



РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 12

снежань

ІЗДАВАТЕЛЬСТВО
СОЮЗИЗДАТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
ОНДЗЕМПЛЯР

1952 г.

ДРУЖБА І БРАШТВА СОВЕЦКІХ НАРОДАЎ

У ШАСНАЦЦАТЫ раз народы нашай неабсяжнай Радзімы адсвяткавалі дзень Сталінскай Канстытуцыі. Гэты дзень назаўсёды ўвайшоў у жыццё совецкіх людзей, як адно з самых светлых, самых радасных свят. Сталінская Канстытуцыя — гэта асноўны закон совецкай дзяржавы, які адлюстроўвае шлях барацьбы і перамог, атрыманых працоўнымі нашай краіны пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі і мудрым вадзіцельствам таварыша Сталіна. Сталінская Канстытуцыя — гэта канстытуцыя перамогшага соцыялізма.

Спрадвеку чалавецтва марыла аб свабодзе і шчасці, якім так поўна валодаем мы — совецкія людзі. І кожны з нас — ці то будзе чалавек пажылы ці маладая дзяяўчына, якая толькі ўступае ў жыццё, ведае, што шчасцем сваім мы абавязаны найвялікшаму генію чалавецтва, тварцу нашай Канстытуцыі — роднаму таварышу Сталіну.

Сталінская Канстытуцыя, абвясціўшы вялікія права совецкіх грамадзян на працу, на адпачынак, на адукацыю, на матэрыяльнае забяспечанне ў старасці і пры страже працае працаздольнасці, гарантую ажыццяўленне гэтых правоў.

Сталінская Канстытуцыя з'яўляецца светачам для працоўных усяго свету. Як яркі дзень ад цёмнай ночы, адрозніваецца яна ад канстытуцый капиталістичных краін. Мільярдэры і мільянеры Злучаных Штатаў Амерыкі і іх урадавыя стаўленікі бязлітасна распапталі амерыканскую канстытуцыю. Амерыканскія малойчыкі забіваюць неграў толькі за тое, што яны паяўляюцца на вуліцах, дзе маюць «права» хадзіць адны белыя. Прагрэсіўная амерыканская газета «Нейшнл гардъен» пісала аб такім факце: 19 сакавіка гэтага года ў горадзе Йонкерсе (штат Нью-Йорк) трывалі негры — браты Уільям, Джэймс і Уайат Блэкнол — зайшлі ў таверну выпіць піва. Туды-ж ўвайшоў адстаўны паліцэйскі Стэнлі Лабенскі. Убачыўшы неграў у таверне, паліцэйскі азвярэў. Вышаўшы ўслед за імі на вуліцу, ён застрэліў двух братоў — Уайата і Джэймса. Гэты факт дзікага забойства ні ў чым не вінаватых неграў — далёка не адзінкавы выпадак. Расправа над неграмі, іх лінчаванне — звычайная з'ява ў сучаснай Амерыцы.

Сталінская Канстытуцыя з'яўляецца канстытуцыяй дружбы і брацтва народаў Совецкага Саюза. Наша совецкая Радзіма сапраўды з'яўляецца саюзам непарушных рэспублік свабодных. За фактамі не трэба далёка хадзіць. Чым была ў дарэвалюцыйны час Беларусь? Прыгнечанай ускраінай царскай Расіі.

Вялікі рускі паэт Н. А. Некрасаў пісаў:

«Видиши, стоит, измождён лихорадкою
Высокорослый, больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли, колтун в волосах...»

Нашаму маладому пакаленню цяжка ўявіць сабе гэты трагічны, па-майстэрску намаляваны вобраз. І зусім зразумела. Мы ведаєм і бачым зусім іншага беларуса — тварца новага жыцця. Мы бачым наших землякоў у лабараторыі вучонага, у студэнцкай аудыторыі. Мы бачым на кожным прадпрыемстве, у кожным калгасе знатных людзей, якія і ў ратнай справе і ў працы праславілі сваю Радзіму.

Беларусь — квітнеючая індустрыяльна-калгасная рэспубліка — упэўнена ідзе па шляху да комунізма.

Толькі ленінска-сталінская нацыянальная палітыка, толькі брацкая дапамога ўсіх народаў Совецкага Саюза і ў першую чаргу вялікага рускага народа забяспечыла такі магутны ўздым і росквіт нашай рэспублікі.

Прывядзем толькі некалькі лічбаў.

Вядома, што нямецка-фашистская захопнікі пойнасцю разбурылі народную гаспадарку нашай рэспублікі. Пры капіталізме ніколі-б не ўзняўся на ногі пасля такіх апуштшэнняў беларускі народ. А совецкі лад і вялікая дружная сям'я совецкіх народаў дапамаглі нашай рэспубліцы ў самы кароткі тэрмін не толькі залячыць раны вайны, але і далёка пайсці наперад у пароўненні з даваенным перыядам.

Выпуск прымесловай прадукцыі ў 1952 годзе склаў 150 процентаў даваеннага, магутнасць электрастанцый павялічана супроць даваеннага ў 2,5 раза, а прадукцыя машынабудаўніцтва ўзрасла супроць даваеннага ў 15 раз. Адноўлена пасейная плошча збожжавых і тэхнічных культур, колькасць трактараў і сельскагаспадарчых машын узрасла ў 2—3 разы. Совецкі ўрад, Комуністычная партыя і асабіста таварыш Сталін праяўляюць нястомнія клопаты аб росце добрабыту беларускага народа.

Тое-ж самае можна сказаць і аб усіх народах нашай вялікай Радзімы. Прачытай, дарагі чытач, нарысы, якія публікуюцца ў гэтым нумары часопіса пра доктара медыцынскіх навук Алена Нікалаеўну Хахол і старшыню калгаса Параску Рыгораўну Чухно з Украіны, пра акадэміка Найлю Уразгулаўну Базанаву з Казахстана, пра работніцу Сайду Ахадаву з Таджыкістана, пра чыгуначніцу Клаўдзю Бараноўскую з Латвіі. На прыкладзе жыцця гэтых простых совецкіх жанчын ты яшчэ і яшчэ раз убачыш, як шчодра сагрэты сонцам Сталінская Канстытуцыі людзі розных нацыянальнасцей нашай краіны. На прыкладзе гэтых жанчын, лёс якіх нічым не адрозніваецца ад лёсу мільёнаў іншых жанчын, ты ўбачыш і тое, як далёка пайшлі ўперад совецкія жанчыны, якім Сталінская Канстытуцыя прадастравіла роўныя права з мужчынамі.

30 снежня спаўняеца 30 год з дня ўтварэння Саюза Совецкіх Соціялістычных Рэспублік. Гэта вялікая падзея ў жыцці совецкага народа. Стваральнікамі першай у свеце соціялістычнай дзяржавы былі найвялікшыя геніі чалавецтва В. І. Ленін і І. В. Сталін.

Наша Радзіма прадстаўляе сабой адзінную сям'ю народаў, якія жывуць у дружбе і брацкім супрацоўніцтве. У нашай краіне жывуць і працуе больш 60 нацый, нацыянальных груп і народнасцей. Дружба совецкіх народаў — адна з асноўных крыніц сілы і неперажыненасці Совецкага Саюза. «Ніхто не страшны нам, ні ўнутраныя, ні зовнешнія ворагі, пакуль гэта дружба жыве і здраўствуе», — гаварыў таварыш Сталін.

Дружба народаў нашай краіны вытрымала многія выпрабаванні. У гады Вялікай Айчыннай вайны яна з'явілася адной з крыніц нашых перамог над гітлераўскай Германіяй і імперыялістычнай Японіяй, у гады паслявайнага мірнага будаўніцтва яна яшчэ больш умацавалася. І ўсе народы нашай вялікай Радзімы з асобай павагай і шчырай любою адносяцца да вялікага рускага народа, якія цементуе дружбу народаў СССР.

Няхай-жа доўгія і доўгія гады жыве стваральнік совецкай дзяржавы роўны І. В. Сталін.

Слаўся, Айчына ты наша свабодная,
Дружбы народаў апора і моц!

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЕДНАЙЦЕСЯ!

Работніца і сялянка

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМЫ

12

СНЕЖАНЬ 1952

Государственная
Библиотека
им. В. И. Ленина

2354
и-53 6599



На стаханаўску працуе брыгада муляраў трэста «Белтрактарабуд», якой кіруе Наталля Бялюк. За 10 месяцаў бягучага года брыгада выканала паўтарагадавую норму. Н. Бялюк ахвотна перадае свае веды маладым рабочым.

На здымку: Н. Бялюк (справа) навучае кладцы цэглы работніцу П. Арцеменку.

Фото А. Дзітлава
(Фотахроніка БелТА)

ЗА ВЯЛІКІ СЦЯГ МІРУ

Аляксандра УС

УЧАЦВЕРТЫ раз у сталіцы Радзімы—Маскве сабраліся пасланцы вялікага совецкага народа адстойваць справу міру ва ўсім свеце.

На чацвертую Усесаюzonную канферэнцыю прыхільнікаў міру прыбыло 1107 дэлегатаў. Сярод іх—рабочыя і сяляне, дзеячы науки і тэхнікі, літаратуры і мастацтва, прадстаўнікі грамадскасці, службы целі рэлігійнага культу.

Выказваючы думку ўсяго совецкага народа, дэлегаты з трывуны канферэнцыі зноў і зноў заяўлялі аб сваім міралюбі, пацверджаным шматгадовай гісторыяй стваральнай працы. Для совецкіх людзей мір і праца неаддзялімы. Іх патрыятычныя пачуцці выражаютца ў высокай прадукцыйнасці працы.

Радасцю і шчасцем гарэлі вочы ўдзельнікаў канферэнцыі, калі адзін за другім на трывуну ўзнімаліся дэлегаты і расказвалі аб вялікіх поспехах соцялістычнай Радзімы, дасягнутых пад мудрым кіраўніцтвам Комуністычнай партыі і вялікага сцяганосца міру таварыша Сталіна. Совецкія людзі добра ведаюць, што ўсімі сваімі поспехамі яны абавязаны Комуністычнай партыі і вялікаму Сталіну. Яны добра ведаюць, што рашаючым фактарам у барацьбе за захаванне міру ва ўсім свеце з'яўляецца магутнасць нашай Радзімы.

Гарачае прывітанне ад працоўнікоў Урала перадае дэлегатам майстар доменнага цэха Сероўскага металургічнага завода Н. Сокалаў. Ён гаворыць аб непахісным імкненні ўральцаў да міру, да шчасця на ўсёй зямлі. У імя гэтай вялікай мэты здабываюць яны руду, плавяць метал, будуюць машыны. Сероўскія доменшчыкі ведаюць, што іх метал ідзе на высотныя будынкі ў Маскве, на новыя гіганцкія плаціны, новыя электрастанцыі, новыя экскаваторы, якія пераўтвараюць ablічча краіны.

Кожны совецкі чалавек кроўна зацікаўлены ў захаванні міру. У стваральнай працы ўсё ярчэй праўляючца выдатныя якасці совецкіх людзей—твардоў і герояў новага жыцця.

— Наша воля да міру цвёрдая, як сталь,—гаворыць праслаўлены металург, майстар маскоўскага завода «Серп і молат» І. Турсанаў. Ён расказвае пра самаадданую працу свайго калектыва, які штомесяц дае краіне тысячы тон металу звыш плана. Толькі адзін пракатны стан, на якім ён працуе, пракатаў у гэтым годзе пяць тысяч тон сталі звыш плана.

Пра радасную і высокародную працу калгаснага сялянства гаварыла старшыня калгаса імя Хрушчова Нара-Фамінскага раёна Маскоўскай вобласці М. Белова. Аднасяльчане наказвалі ёй расказаць пра іх шчаслівае жыццё і заяўіць, што ўсім сэрцам яны прагнуць міру і ўсёй душой ненавідзяць падпалышыкаў вайны. Мар'я Егораўна расказала, як іх не-калі глухая вёска змянілася за гады совецкай улады. Цяпер гэта вялікі калгас з трывма школамі, дзіцячым садам, добра абсталяванай больніцай, бібліятэкай, поштай, дабротнымі грамадскімі будынкамі. Калгас мае электрычнасць, радыё, тэлефонную сувязь. І вось у той час, калі совецкія людзі працујуць, не шкадуючы сіл, над выкананнем грандыёзных планаў, начартаных XIX з'ездам партыі, аддаюць усе сілы будаўніцтву комунізма, амерыкано-англійскія імперыялісты рыхтуюць новую вайну.

Совецкія людзі не хочуць вайны. Яны добра па-

мятаюць, колькі гора і слёз прынесла яна. Двух сыноў адабрала ў Беловай другая сусветная вайна.

— Як жанчына і маці,—гаворыць яна,—я разам з усімі жанчынамі і маці, якія страдалі сваіх мужоў, сыноў, бацькоў і братоў, выказваю гнеўны пратэст супроты ганебнай спробы імперыялістаў развязаць новую вайну.

Да гнеўнага пратэсту супроты падпалышыкаў вайны, якія ўжо сеюсь чорную смерць у Карэі, далучае свой голас і знатная трактарыстка краіны, маці траіх дзяцей—Паша Ангеліна. У гэтым годзе яе брыгада



Масква. Чатвертая Усесаюзная канферэнцыя прыхільнікаў міру.

На здымку: дэлегаты канферэнцыі на паседжанні ў Калонным зале Дома саюзаў. На пярэднім плане (справа налева): брыгадзір Дунілавіцкай МТС Полацкай вобласці А. І. Відуліна, Герой Соціялістычнай Працы звенявая калгаса імя Варашылава Стубциоўскага раёна Баранавіцкай вобласці А. Ф. Гецман, Герой Соціялістычнай Працы звенявая калгаса імя Сталіна Васілевіцкага раёна Палескай вобласці Е. А. Кухарава і звенявая калгаса «Закарпацкая праўда» Мукачэўскага раёна Закарпацкай вобласці П. М. Гедыш.

Фото В. Севасцянава і В. Егорава

(Фотахроніка ТАСС)

дапамагла калгасу імя Сталіна вырасці ў сярэднім па 175 пудоў жыта з гектара і выдаць на працадзень па 10 кг збожжа.

Працоўныя нашай краіны выказваюць непахісную распушасць адстойваць справу міру ва ўсім свеце. Зараз адна толькі Совецкая Украіна здабывае вуглю ў паўтара раза больш, чым Францыя і Італія, разам узятыя, а трактараў выпускае ў трох разы больш.

Пасланец ціхага Дона Н. Клімаў з пачуццём законнай гордасці расказвае дэлегатам аб працавітасці народа, які стварыў Цымлянскую мора. У данскія і задонскія засушлівыя стэпы хлынула вада. Ужо сёлета многія калгасы сабралі тут па 300 пудоў залатой пшаніцы з гектара.

Ад работнікаў навукі палымянае прывітанне перадае ўдзельнікам канферэнцыі прэзідэнт Акадэміі навук СССР А. Несмеянаў. Ён заклікае чэсных вучоных усіх краін працаваць на карысць міру і працвітання народаў, расшыраць навукове супрацоўніцтва на аснове сапраўднай навукі, выкryваць чалавекенавісніцкую ілжэнавуку імперыялізма.

Правадзейны член Акадэміі навук СССР О. Лепешынская гаварыла пра выдатныя адкрыцці совецкіх вучоных. Гэтыя адкрыцці дапамагаюць чалавеку пепраадольваць хваробы і старасць, пакараць прыроду, павышаць узровень культуры. І, нібы ў пацверджанне яе слоў, выступіў знатны брыгадзір экскаватаршчыкаў «Куйбышэўгідробуда» Б. Каваленка. Ён расказаў, як у час Айчыннай вайны аслеп ад кантузі і як прафесар Філатаў вярнуў яму зрок. Бурнымі волескамі віталі ўдзельнікі канферэнцыі выдатнага вучонага нашага часу Героя Соціялістычнай Працы В. Філатава і ў яго асобе гуманную совецкую медыцыну.

Толькі мір і соціялізм нясуць чалавецтву сапраўднае шчасце. Совецкі народ імкнецца зрабіць сваю Радзіму яшчэ прыгажэйшай і багацейшай, а жыццё яшчэ лепшым і шчаслівейшым.

1952 год прынёс нашай краіне новыя поспехі ва ўсіх галінах соціялістычнай эканомікі. Наша прамысловасць за дзесяць месяцаў перавыканала план. Валавы збор збожжа склаў 8 мільярдаў пудоў, або ўдвай больш, чым да рэволюцыі.

Разам з гаспадарчымі поспехамі няўхільна расце і добрабыт совецкага народа. Мы маєм новыя дасягненні ў развіцці культуры, навукі, вышэйшай адукацыі. Намога ўзрос прыём у вышэйшыя навучальныя ўстановы і тэхнікумы. Колькасць студэнтаў у нас цяпер больш як ў паўтара раза перавышае колькасць студэнтаў ва ўсіх капіталістычных краінах Еўропы, разам узятых.

Пра росквіт эканомікі і культуры, пра мірную стваральнную працу, пра брацкую дапамогу народаў Совецкага Саюза расказаў дэлегат ад нашай Беларускай рэспублікі паэт Пётро Глебка. У брацкай сям'і совецкіх народаў Беларусь хутка залячыла глыбокія раны вайны, стала яшчэ прыгажэйшай і багацейшай. Выраслі новыя магутныя фабрыкі і заводы, прадукцыя якіх ідзе ва ўсе канцы нашай неабсяжнай краіны, асвоены тысячи гектараў новых пасеўных площаў, асушаны вялікія балотныя масівы, пераўыйдзен даваенны ўзровень прамысловасці, калгасныя нівы даюць багатыя ўраджаі, расце добрабыт беларускага народа, шырыцца народная асвета.

Пра сталіцу нашай рэспублікі Мінск расказвалі дэлегаты і з іншых рэспублік. Армянскі пісьменнік

Наіры Зар'ян, які пабываў сёлета ў Мінску ў сувязі з юбілеем народнага паэта рэспублікі Якуба Коласа, гаварыў:

— Я шмат чую аб тым, як гітлераўскія варвары ператварылі ў руіны сталіцу Совецкай Беларусі і як яна цудоўна адбудавалася занова. І сапраўды, перад тым, што мы ўбачылі, блядненне саме палкае ўяўленне... Мінск будзе мірнай працай — для міру, для мірнага садружства народаў.

Іменна так. Не для таго ўзводзяцца насы прыгожыя, величныя будынкі, каб новыя варвары ператварылі іх у попел. Не для таго ствараецца плошча Леніна ў Ерэване, праспект Руставелі ў Тбілісі, новыя палацы ў Баку і Кіеве, высотныя дамы ў Маскве, Палац культуры ў Варшаве, каб на іх былі скінуты атамныя бомбы!

Мы не дапусцім такога злачынства — заяўляе ўесь шматмільённы совецкі народ, які жыве думкамі аб міры.

«Што-ж датычыць Совецкага Саюза, — сказаў на XIX з'ездзе партыі таварыш Сталін, — то яго інтарэсы наогул неаддзялімы ад справы міру ва ўсім свеце».

Совецкі Саюз настойліва змагаецца за захаванне і ўмацаванне міру. Велізарны размах мірнага будаўніцтва ў нашай краіне з'яўляецца яркай дэманстрацыяй мірнай палітыкі совецкай дзяржавы, сведчыць аб сапраўдным характары яе знешняй палітыкі.

Мільярдэры Злучаных Штатаў Амерыкі, рыхтуючыся да новай бойні, вядуць шалёнае наступленне на жыццёвы ўзровень і права працоўных, імкнуща запалохаць народы, паралізаваць іх волю да барацьбы за мір. Толькі прымая ваенныя выдаткі ЗША складаюць 74 процэнты бюджета, тады як на асвету ідзе толькі адзін процант. Развязаўшы вайну ў Каракі, амерыканскі імперыялізм імкнецца расшырыць зону ваеных дзеянняў, уцягнуць у вайну ўсё чалавецтва і нажыць на ёй незлічоныя барышы. Толькі за першы год вайны ў Каракі грашовыя магнаты Амерыкі нажылі 23 мільярды долараў.

Але свабодалюбівия народы свету ўсё гучней і гучней заяўляюць: «Далоў падпальшчыкаў вайны!» Лагер прыхільнікаў міру становіцца ўсё мацнейшым і магутнейшым. У яго радах — Кітайская Народная Рэспубліка, краіны народнай дэмакратыі, ўсё перадавое чэснае чалавецтва на чале з вялікім Совецкім Саюзам.

Удзельнікі канферэнцыі выбралі дэлегатаў на Сусветны кангрэс народаў у абарону міру, які адкрыўся 12 снежня ў Вене.

Венскі кангрэс ухваліў дзеянасць Сусветнага Савета Міру, падтрымаў патрабаванні нацыянальной незалежнасці народаў, патрабаваў спынення вайны ў Каракі і рашуча асудзіў прымяненне амерыканскімі агрэсарамі бактэрыйлагічнай зброі, як дзікага сродку масавага знішчэння людзей. Кангрэс заклікаў усіх прыхільнікаў міру ўзмацніць барацьбу супроты пагрозы новай вайны.

Сілы міру непераможны. Мір можа і павінен быць выратаваны. Аплотам яго з'яўляецца няўхільна растучы і мацнеючы рух прыхільнікаў міру, на чале якога стаіць вялікі Совецкі Саюз, мірныя намаганні совецкага народа і мудрая знешняя сталінская палітыка нашай краіны.

Сілам міру належыць будучыня.

Няхай жыве вялікі сцяганосец міру, друг і настаўнік усіх народаў таварыш Сталін!

Масквы

«Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нём отозвалось!»

Гэтыя натхнёныя пушкінскія слова памятны мне яшчэ са школьніх гадоў. Успомніліся яны мне і тады, калі мы, дэлегаты Беларусі на чацвертую Усесаюзнную канферэнцыю прыхільнікаў міру, пад'яджалі да сталіцы нашай Радзімы — Масквы.

І не адна я, усе мы ў гэты час адчулі, якое вялікае месца займае зараз Москва ў сэрцы людзей — не толькі рускіх, а ўсіх простых людзей свету, змагароў за мір.

Я ў Москве была ўпершыню, і таму ўсё для мяне там было нова, ўсё захапляла і радавала. І не толькі радавала і захапляла. Я гаранылася ўсім бачаным. Ганарылася тым, што вось я, простая работніца, ткачыха, прыехала, як роўная сярод роўных, у нашу родную сталіцу ўдзельнічаць у вырашэнні такіх адказных зараз пытанняў, як пытанні міру.

У Москве сустрэлі нас вельмі чёпла. Спачатку павезлі ў гасцініцы. Мы крыху адпачылі, а потым накіраваліся ў Крэмль.

І вось мы на Краснай плошчы. Няцяжка зразумець, што адчувалі мы, праходзячы паўз маўзалей вялікага Леніна. Кожнаму з нас, як і тысячам людзей, што стаялі ў доўгай чарзе да маўзала, хацелася пакланіцца таму, хто першы адчыніў дарогу простаму чалавеку да новага жыцця.

Мы праходзілі паўз урадавую трывану, паўз сівую сцяну старога Крэмля, за якой жыве і нястомна працуе лепшы вучань Леніна — наш родны Сталін.

Вялікае ўражанне зрабілі на нас крэмлёўская Гранавітая і Аружэйная палаты — скарбніцы лепшых узоруў рускай нацыянальнай творчасці і багацейшай гісторычнай спадчыны.

А Маскоўскае метро! Яно па праву лічыцца лепшым у свеце. У пачатку гэтага года масквічы



адсвятковалі пуск другога ўчастка «Вялікага кальца» з чатырма новымі станцыямі: «Беларуская-кальцевая», «Нова-Слабодская», «Батанічны сад» і «Комсамольская-кальцевая». Зараз Москва мае 39 станцый метрапалітэна. Працягнасць падземных чыгуначных ліній — 55 кіламетраў. За дзень паязды метро перавозяць звыш 2 мільёнаў пасажыраў.

Нібы ў казачных церамах, трапляеш па рухаючыхся лесвіцах у падземныя палацы метрапалітэна. Да чаго-ж яны прыгожы! Самай вялікай станцыяй у Москве і ва ўсім свеце з'яўляецца «Комсамольская-кальцевая». На працягу адной гадзіны яна праpusкае 100 тысяч чалавек. Багатае яе ўбранства. Велізарныя мастацкія пано, зробленыя з многіх тысяч кавалачкаў мрамару, упрыгожваюць яе столь. На іх паказаны эпізоды з герайчнай гісторыі нашай Радзімы. Вельмі прыгожа аформлена і станцыя «Беларуская-кальцевая». Дваццаць пано з рознакаляровай мрамарнай мазаікі расказваюць аб працоўных подзвігах беларускага народа. Падлога выкладзена дывановымі пліткамі, якія напамінаюць узоры беларускіх вышывальшчыц. Як і на ўсіх станцыях метро, тут шмат светла і паветра.

Другога снежня мы аглядалі горад: знаёмліся з высотнымі будынкамі, былі на Ленінскіх гарах, бачылі славу і гордасць нашай Москвы і ўсяго совецкага народа — новы дваццацішасціпавярховы універсітэт імя Ламаносава.

Захапленню нашаму не было межаў. Колькі хвалюючых думак нараджалася перад гэтым велічным палацам — падарункам нашай совецкай моладзі.

З групай удзельнікаў канферэнцыі была я і ў Трэцякоўскай галерэі. Там таксама ўбачыла столькі цікавага і новага, што аб усім адразу не ўспомніш і не расскажаш. Асаблівае ўражанне зрабілі на мяне карціны нашых рускіх мастакоў на тэмы з жыцця працоўнага народа: «Бурлакі» Рэпіна, карціны Перова. Падоўгу спыняліся мы перад палотнамі нашых совецкіх мастакоў. Вельмі спадабалася мне карціна лаурэата Сталінскай прэміі Яблонскай «Хлеб», напісаная з выключным веданнем жыцця калгаснай вёскі.

А шостай гадзіне ўвечары ўсе дэлегаты сабраліся ў Калонным зале Дома саюзаў.

На чырвоным аксаміце, сярод зелені пальм і жывых кветак, лунаюць слова: «Няхай жыве мір паміж народамі»...

У зале чуеца рознамоўны гул галасоў.

У Москву прыехалі пасланцы з усіх канцоў нашай неабсяжнай Радзімы: бавоўнаводы сонечнага Узбекістана, вінаградары нашага поўдня, пасланцы Данбаса і Ураля — калгаснікі, акадэмікі, настаўнікі, урачы, комуністы і беспартыйныя. Усё гэта — людзі добрай волі, людзі, жыццё і справы якіх аддаюцца самаму галоўнаму — барацьбе за мір на ўсёй зямлі.

Аб гэтым і заяўлялі ўсе дэлегаты. Яны гаварылі аб шчаслівым жыцці, аб вольнай радаснай працы на карысць любімай Радзімы і разам з тым гнеўна абрушваліся на крывавыя злачынствы амерыканскіх імперыялістаў і іх прыслужнікаў, якія вядуць жудасную вайну ў Карабі і пагражают новай крывавай бойнай міралюбівым народам свету.

Мір на зямлі! З такім заклікам звярталіся дэлегаты чацвертай Усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру да ўсіх совецкіх людзей.

Гэты заклік нясеца з Москвы да ўсіх людзей добрай волі — змагароў за шчаслівое жыццё на зямлі.

Лілія МАКАРЭВІЧ,
ткачыха Мінскага тонкасуконнага камбінату.

Міхайл ІСАКОУСКІ.

Рускай жанчыне

Хіба ты раскажаш пра тое,
Якою парою жыла!
Якою нязмерна цяжкою
Яна для жанчыны была!..

Было: развітаўся з табою
Твой муж, або сын твой.

А там—

Адна засталася з бядою
І з лёсам сваім сам-на-сам.

Адна... Сам-на-сам з сваім болем,
З жытамі, нязжатымі ў полі
Ты грозную стрэла вайну.
І ўсё—і трывогі без ліку,
І праца, і клопат вялікі—
Усё—на цябе на адну.

Адной табе—воляй-няволяй—
Патрэбна усюды паспець;
Адна ты і ў хаце, і ў полі,
Адной табе плакаць і пеци.

А хмары спускаюцца ніжай,
А гром той грукоча ўсё бліжай,
А весткі—цяжкія, як злосць.
І ты прад краінай ўсёю,

І ты прад усёю вайною
Паўстала—такая, як ёсць.

Ішла ты з затоеным горам,
Тым шляхам працоўным цяжкім.
І фронт, што ад мора да мора,
Карміла ты хлебам сваім.

І лютай зімой, у мяцелі,
Ля рысы далёкае той
Байкоў сагравалі шынелі,
Пашытыя дбалай рукой.

Імчаліся ў грукаце, ў дыме
Совецкія воіны ў бой,
І падалі ордаў цвярдыні
Ад бомбаў, пасланых табой.

Усё ты рабіла без страху,
І ў прыказцы быццам якой,
Была ты і прахай, і ткахай,
Умела касой і пілой.

Ты секла, вазіла, капала, —
Ды хіба пра ўсё ўспамянеш?
А ў пісьмах на фронт ты пісала,
Што быццам выдатна жывеш.

Байцы твае пісьмы чыталі,
І там, на пярэднім kraю,
Душою яны адчувалі
Святую няпрауду тваю.

І воін, выходзячы ў бітву,
Баронячы шчасце сваё,
Як клятву шаптаў, як малітву,
Імя дарагое тваё...

Настася

Ой, аб кім, Настася, пелі скамарохі,
Пелі скамарохі ў нашай старане:
«Завяла бярозанька ля дарогі,
Не шуміць, зялёная, па вясне?»

Ці-ж не ты, Настася, дзеўкай маладою
Думала-гадала—мой альбо не мой?
І каго-ж, Настася, з горам ды з бядою
У царкве вянчалі ў мясаед зімой?

І каму, Настася, гаварылі строга,—
Лёс на белым свеце вызначан даўно,
Што твая дарога—з печы да парога,
Што дарогі іншай бабам не відно?

Раскажы-ж, Настася, пра сваю нядолю,
Раскажы аб смутку аб сваім цяжкім,
Колькі раз, Настася, ты паела ўволю,
Колькі раз смяялася на вяку сваім;

Колькі год ад мужа сінякі насіла,
Колькі раз шпурляў ён вобзем галавой,
Колькі раз у бога літасці прасіла,
Літасці вялікай, што завуць труной?

Раскажы, Настася, як пры зорах жала,
Як начэй не спала жніўнаю парой,
Раскажы, як бедных дзетак ты раджала
На калючым полі, на зямлі сырой.

Падлічы, Настася, колькі сіл згубіла,
Колькі слёз зазнала горкіх маладосць...
Аб усім расказвай,—што было, што сніла,
Раскажы, Настася, і аб тым, што ёсць.

Ці-ж не ты, Настася, ходзіш сцежкай яснай
Глянучь, як пшаніца добра падрасла?
Ці-ж не ты, Настася, на зямлі калгаснай
Скарб свой запаветны ў добры час знайшла?

І чые-ж спаймалі руکі залатыя
Казачную птушку мараў векавых?
Ці-ж не прад табою і дзяды сівыя
За вярсту знімаюць шапку з галавы?

Пра каго з паshanай, пра каго з ахвотай
Кажа нам і горад, кажуць і палі?
Хіба за работу, за твае турботы
Не цябе прыміае Сталін у Крэмлі?

Ці-ж не ты, Настася, бабам гаварыла, —
— Ен на свеце самы родны чалавек,
Даў ён хлеб галодным, даў нядужым сілу,
Даў народу шчасце ён навек, навек.

Ен сваёй рукою выцер нашы слёзы,
А за нашу долю ён устаў сцяной...
Больш няма, Настася, белай той бярозы
Што з тугі завяла ранняю вясной.

Пераклад з рускай мовы
Эдзі АГНЯЦВЕТ.

ДОКТАР МЕДЫЦИНСКІХ НАВУК

БЯССПРЭЧНА, гэта была тая самая палата. У ёй шмат гадоў таму назад, яшчэ зусім маладою жанчынай, я зазнала няцерпнае матчына гора. Вось тут, каля акна, на нікеляваным ложку, з сеткай з абодвух бакоў, памірала маё дзіцяня. А поруч ляжала сялянская дзяўчынка. Ёй было гадоў дванаццаць. Засмаглія шчокі палалі агнём. З-пад напоўзакрытых павек блішчэлі вочы. Часам здавалася, што яна ўпотай сочыць за кожным майм рухам. Аднак, калі доктар падносіў да самых яе вачэй яркае свято, яна пазірала кудысьці міма электрычныя лямпы, міма доктара, ні

тэрапеўтычнай клінікі. Здзіўляючыя змены, што адбыліся тут, адчуваюцца ўжо з першых кроакаў. У калідоры, дзе некалі панавала тужлівая ціша і чуліся толькі прыглушаныя стогны з палат, нас сустракае вясёлы дзіцячы гоман. Тры дзяўчынкі-падлеткі (гэтая, відаць, зусім вызыдаравелі) сядзяць у калідоры на крэслах і пра нешта жаваю гамоняць. Іншыя дзецы, якія яшчэ папраўляюцца, у халаціках ходзяць па палатах.

Бадзёры настрой пануе ў аддзяленні. Дактары ўпэўнена гавораць пра жыццё нават каля ложка нядаўна прывезенага хлопчыка, які ненатуральна чырвонымі вуснамі і цъмянымі бляскамі вачэй з-пад напоўзакрытых павек так нагадвае першыя дні хваробы майго памершага дзіцяці.

Совецкая наука перамагае смерць. Поруч мяне — адзін з прадстаўнікоў гэтай самай перадавой у свеце науки — Алена Нікалаеўна Хахол.

Знаёмыя з дасягненнімі кіруемай ёю дзіцячай тэрапеўтычнай клінікі-лячебніцы імя Калініна, яна з радасцю гаворыць пра тое, што смерць стала рэдкаю госцяй нават у гэтым аддзяленні, дзе раней, у часы царызма, не магло быць ніводнага выпадку вызыдаўлення.

Дзецы не толькі папраўляюцца ад страшнай хваробы, але і нармальна расцукці і развіваюцца. Алена Нікалаеўна сочыць за сваімі пацьютамі, як-бы далёка яны ні жылі. Бацькі дзяцей, якія лячыліся ў клініцы, перапісваюцца з ёю.

Мы працягваем абход палат. З матчынай пяшчотнасцю схіляецца Алена Нікалаеўна над ложкамі хворых дзяцей. Усе яны ёй блізкія і родныя. За здароўе кожнага вядзеца ўпартая і нястомнай барацьба. Устрывожаная маладая маці далікатна вызывае ад пляёнак цельца свайго пяцімесячнага дзіцяці. Ей здаецца, што хлопчыку зноў пагоршала. Але спрэктываванае вока доктара бачыць, што дзіця ачуяне. У яго з'явіўся апетыт, яно пачало ўжо ўсміхацца. Алена Нікалаеўна звяртае на гэта ўвагу маці, супакойвае яе. А некалькі дзён таму назад жыццё дзіцяці было пад пагрозай.

— Часам прывязуць у клініку, здавалася-б, безнадзейнага хворага. Пачынаем ужываць усе заходы, і дзіця выратавана, — гаворыць Алена Нікалаеўна.

Каля гэтых маленькіх ложкаў асабліва моцна адчуваеш, якою ўсёперамагаючою сілай робяцца веды і вопыт, памножаныя на шчырую, самаадданую любоў да людзей,

Алена Нікалаеўна Хахол мае сорак адну науковую працу ў галіне дзіцячых хвароб. Ёй прысвоена вучоная ступень доктара медыцынскіх науک і званне прафесара.

Алена Нікалаеўна — спрэктываваны педагог. Працуючы шмат гадоў у інстытутах удасканалення урачоў, аховы мацярынства




Прафесар, доктар медыцынскіх науک Алена Нікалаеўна Хахол ля ложка хворага дзіцяці.

Фото С. Белазерава

на чым не спыняючыся. Дзяўчынка ўжо была сляпая. Няўмольная хвароба пачала сваю руйнуючу работу — паралізавала зрок. На чарзе былі руки і ногі, язык, страваход.

— Няўжо няма ратунку? — у роспачы звярталіся мы, бацькі, да дактароў. Але яны нічым не маглі дапамагчы нашаму гору. Дыягноз — туберкулёзнае запаленне мозгу — гучэў, як смяротны прысуд.

... і вось праць многа гадоў, я зноў за шкляною сцяной, якая адгароджвае гэтае аддзяленне ад іншых палат дзіцячай



і дзяцінства, у Кіеўскім медыцынскім інстытуце, дзе яна раз — дэкан педыягічнага факультета, прафесар Хахол выхавала многа дзіцячых дактароў. Разам з Аленай Нікалаеўнай у дзіцячай клініцы працуець дактарамі і былыя студэнты Мар'я Макарэнка, Іван Буднік, Уладзімір Каралюк.

* * *

Медыцына — высокародная справа. А педыягічнай яе галіна ўдвая высокародная, бо яна заклікана змагацца за здароўе найдаражэйшага, што мае чалавецтва, — за нашых дзяцей. Гэтай вялікай справе прысвяціла сваё жыццё Алену Нікалаеўну Хахол.

Неяк мы сустрэліся з Аленай Нікалаеўнай пры зусім іншых абставінах. У Рэспубліканскім таварыстве па распаўсюджванню навуковых і палітычных ведаў адбываўся чарговы пленум. Тут сабралася многа вучоных і грамадскіх дзеячаў сталіцы і іншых мясцін Савецкай Украіны. Усе яны з пашанай віталіся з ветлівой жанчынай у цёмным плаці, якая сядзела за столом презідіума.

Алену Нікалаеўну Хахол прымае самы актыўны ўдзел у лекцыйнай прафагандзе. Яе выбралі намеснікам старшыні презідіума Таварыства па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў Украінскай ССР.

Але гэтым далёка не вычэрпваецца грамадская дзейнасць жанчыны-вучонага. Яна кіруе работай Кіеўскага таварыства дзіцячых урачоў, з'яўляецца членам совета ўрачэбнай профдапамогі дзеяцям, членам рэдкалегіі рады медыцынскіх часопісаў.

Алену Нікалаеўну Хахол — дзяржаўны дзеяч. Яна — дэпутат Вярхоўнага Совета УССР.

Імя прафесара Хахол — таленавітая жанчына-вучонага, палікага савецкага патрыёта, беззаетнага барацьбы за мір — вядома далёка за межамі Украіны.

— Чытаючы пра апошнія падзеі ў Італіі, я знаходжу шмат

знаёмых імёнаў, — гаворыць Алену Нікалаеўну. — Ніколі не забыць мне светлага образу прэзідэнта Саюза італьянскіх жанчын Марыі Маддалены Рачі і іншых адважных італьянскіх барацьбітоў за мір, якім я мела шчасце паціснуць руку на іх бацькаўшчыне.

У часе падарожжа па Італіі ў складзе дэлегацыі савецкіх жанчын прафесар Хахол мела магчымасць уласнымі вачыма бачыць, як горача любіць італьянскі народ нашу савецкую краіну і таварыша Сталіна, як мацнеюць у краіне сілы міру і дэмакратыі.

Алену Нікалаеўну моцна эздзівілі контрасты, якія яна заўважыла ў Італіі, асабліва ў яе паўднёвой частцы. Чароўнае хараство паўдзённай прыроды і жахлівая галечна народы. У Італіі, дзе столькія светла, сонца, гаючага паветра, дзе цёплае мора і цудоўныя пляжы, сярод дзяцей пашыраны туберкульёз, трахома, рапіт.

Незабыўнае ўражанне атрымала Алену Нікалаеўну ад падарожжа па Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы. Яна бачыла, як перадавыя людзі Германіі будуюць светлу будучыню сваёй бацькаўшчыны, даюць рапічы адпор спробам амерыканскіх і нямецкіх імперыялістаў ператварыць Заходнюю Германію ў плацдарм новай сусветнай вайны.

Наведала А. Н. Хахол Чэхаславакію, Канаду і іншыя краіны.

— У зарубежных краінах, дзе мне давялося побываць астатнім часам, — гаворыць Алену Нікалаеўну, — я бачыла, як шырыцца рух прыхільнікаў міру. Жанчыны, старыя і молады — усе чесныя людзі свету вядуть самаадданую барацьбу супроты пагрозы вайны, супроты імперыялістаў. Нішто не можа спыніць людзей добрай волі ў іх высокародным імкненні да міру і дэмакратыі. Усёй сваёй дзейнасцю Алену Нікалаеўну Хахол прагнє ўнесці і сваю частку ў вялікую барацьбу прагрэсіўнага чалавецтва.

Мар'я ЛУГАВІКОВА.

ным. Але не знайшлося адразу ўмелай, моцнай руکі, каб павярнуць яго на новы лад, і па-ранейшаму працягвала жыць слава аб



П. Р. ЧУХНО

беднасці старабалоцінскай зямлі і яе ўладароў. За гадавую працу людзі атрымлівалі па 100 грам збожжа на працадзень.

ЗА УКРАЇНСКАЙ ЗЯМЛІ

НАЁМІМСЯ зусім выпадкова ў райкоме партыі. Як і водзіцца, пачынаем гутарку не з тэмы, што прывяла аж на Жытоміршчыну, а здалёк: з пагоды, што ніяк не ўтаймуеца: адкуль гэтага дажджу столькі бярэцца, лье і лье, нібы з вядра...

Параска Рыгораўна Чухно — поўная замашная жанчына гадоў за пяцьдзесят — амаль у роспачы круціць галавой і, нібы шукаючы ў нас, свежых людзей, дапамогі, давяральна паведамляе:

— Нам дзянькоў-бы пяць пагоды — то і бульбу выхапілі-б усю і лён увесе чысценка ўзнялі-б. З трыццаць другога года працу старшынёй калгаса, а гэткай напасці не памятаю... Паверыце, захварэла аж... — і тут-же цікавіцца:

— А якую-ж справу вы да мяне маеце, што гэтак далёка, аж з Беларусі, ехалі?

Тлумачу, што хачу пісаць пра жанчыну-старшыню багатага украінскага калгаса ў наш, жаночы, часопіс.

І Параска Рыгораўна без усякіх адгаворак, на свой асаблівы, украінскі лад, коратка згаджаецца.

— Ну, то і пішыць. У нашому колгоспі е про што пісаты.

У Параскі Рыгораўны ёсьць спра-

вы ў раёне, і таму яна раіць нам самім ехаць у калгас, «прамесенька» да яе хаты або да калгаснае канторы.

— Крашчэ да мэнэ ідзьтэ, до мэнэ дорога гарна. Я і ў жужэльцю посыпала...

Электрычныя агні калгаса імя Леніна служылі нам пуцяводнаю зоркай. І хоць калгасныя вуліцы ад бясконных дажджоў парадкам раскіслі, мы лёгка абышліся без «жу-жэльці» (нешта накшталт шлаку) Параскі Рыгораўны.

* * *

Спрадвеку незайдросна жылося ў Старым Балоце — так сяло звалися. Землі Паўночна-Заходнія Жытоміршчыны ніколі не славіліся багаццем і ўрадлівасцю. Вядома, — Палессе. На падзолку, колькі ты яго ні ўгнайвай, усёроўна не азалоцішся. Шастаў на ніве тонкі колас, цягнуўся ў сумоце да суседа — такога-ж худасочнага жытняга каласка. Толькі і цвету было на полі, што буйная сінь валошкі. Ды како яна радавала? У людзей сілы нехапала змагацца з яе апуштальной красой.

І вось спаткалася старое жыццё Старога Балата з новым, калгас-



У снежні 1935 года прыехаў сюды новы «галава» — маладая жанчына, якая нядаўна скончыла соўпартшколу. Сустрэлі яе па-рознаму. Адны з надзеяй на тое, што гэтая энергічная «жінка» мо' хоць зробіць які лад у гаспадарцы. Скептыкі-ж і няверы высмейвалі тых, хто верыў: «Яна вам нагаспадарыць. Дзе гэта бачана, каб баба была галавой...».

* * *

Вайна на калгас імя Леніна, як і на ўсю совецкую зямлю, навалілася раптоўна. Спачатку і калгаснікі і сама Параска Рыгораўна разгубіліся. Што рабіць? Куды столькі добра калгаснага падзець? Але заклік правадыра да ўсіх працоўных нашай краіны быў зразумелы і ясны: нічога не пакідаць ворагу.

Некалькі чалавек, што працаўвалі на фермах, пачалі пераганяць калгасных кароў і коней за Днепр.

Сама Параска Рыгораўна, прывёўшы да ладу калгасную гаспадарку, эвакуіравалася з сям'ёй у Кіргізію і працевала там парторм калгаса.

... У кастрычніку 1943 г. яна вярнулася на вызваленую радзіму, у свой калгас. Але пазнаць яго было цяжка.

Пачалі з аднаўлення ферм. У 1944 г. атрымалі ад арміі 28 коней. Тады-ж набылі чатырох авечак. Пазней Параска Рыгораўна звярнулася да таварыша Хрущова і міністра сельскай гаспадаркі таварыша Бенедзіктава з просьбай да памагчы ў набыцці племяннога маладняка для малочнай фермы.

Пісала няўримлівая Параска Рыгораўна і таварышу Будзёнаму, просьчы дапамагчы з конём. Атрымалі і коней ардэнскай пароды. У тыя першыя пасляваенныя гады, калі калгас не меў яшчэ сваіх чатырох аўтамашын, цяжкавозы-ардэны вельмі дапамаглі ў гаспадарцы.

І зараз, калі заходзіш у калгасны двор і дзівішся на новыя

калгасныя будынкі і фермы, якія выраслі за гэты парынаўчы невялікі час проста не верыцца, што можна было столькі зрабіць за восем гадоў на амаль пустым месцы.

Цяпер у калгасе 666 галоў буйнай рагатай жывёлы, размешчанай у пяці новых аборах. 730 свіней пароды «Украінская белая» і «Міргародская». Авечкаферма налічвае 500 галоў. На птушыных дварах разгульваюць куры, гусі, качкі — 1400 штук.

«Прыбытковай стаццёй» тут з'яўляецца лён і хмель. Сёлета лён-даўгунец вымahaў у паўтара метра. Некалі апрацоўка лёну была адной з самых цяжкіх і «цёмных» работ.

Зараз у калгасе свой ільноапрацоўчы пункт. Амаль усе працэсы механізаваны. Жанкам застаецца толькі перабраць і разабраць па нумарах гатове валакно. Таму і гучыць жартаўлівым афарызмам заўвага Параскі Рыгораўны: «Вышэйшы нумар лёну — руки».

Прыгожа выглядае хмель, калі ён пышнай зеленню забуяе і вёрткім паўзуном абаёе штахеты, што роўнымі радамі ідуць праз усё поле, утвараючы безліч вузкіх зялённых алей.

Каб не заграмаджаць артыкул лічбамі, назавем яшчэ толькі адну, якая па сутнасці апраўдвае даную калгасу імя Леніна назву «мільянер», а Парасцы Чухно — «мільянершы». Сёлета калгас атрымаў 2 мільёны рублёў чыстага прыбыту.

Знаёмчыся «на ўласныя вочы» з дасягненнемі калгаса, нам давялося ўбачыць шмат павучальнага. І ўсё гэта — плады ўмелай арганізацыі працы Героя Соцыялістычнай Працы, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР, тройчы ордэнаносца Параскі Рыгораўны Чухно.

У калгасе імя Леніна, дзе шэсць чалавек атрымалі вышэйшую ўзнагароду — званне Героя Соцыялістычнай Працы, а сто трывцаць

шэсць — урадавыя ордэны і мёдалі, паважаюць навуку. А вучыцца ёсьць дзе. Пасля вайны калгас збудаваў сваю дзесяцігодку. Пры клубе ёсьць бібліятэка з 3500 томоў.

Пры калгасным медпункце — раздзільнае аддзяленне. Зараз яно пераносіцца ў другі будынак і яшчэ лепш абсталёўваецца.

У калгасе троє сезонных ясляў, дзе чырвонашчокія карапузы, пакуль іх маці працуць на полі, маюць нямала ўласных «спраў»: старэйшыя самі будуюць і вынаходзяць, а меншых вучать гэтаму клапатлівымі няяні.

Радыёстанцыя, электрастанцыя, артэзіянскі калодзеж, сельмаг і многае іншае створана ў калгасе пры ўмелым і разумным выкарыстанні прыбыткаў.

Значную суму складае спецыяльны фонд на лячэнне калгаснікаў.

* * *

У новым клубе калгасны хор выконвае песню таксама свайго аўтара — Марыі Семянюк:

«Над Полессем сонце сяе
із Крэмля,
Села квітнуць, наливаецца
земля.

І цвіце на вольнай волі,
Мов калина, наша доля».

З клубнай сцэны гучаць вершы і песні совецкіх паэтаў, рускіх і украінскіх класікаў, сярод якіх пачэснае месца займае жывы ў памяці народнай вялікі кабзар украінскага народа Тарас Шэўчэнка.


Так жывуць людзі ў колішнім Старым Балоце, а цяпер — у калгасе, які носіць імя вялікага Леніна. Непазнавальна змянілася жыццё: выраслі і ўздужалі людзі, ярчай свеціць сонца над украінскім сялом.

Міжволі ўспамінаюцца прарочыя слова беларускага кабзара — нашага Янкі Купалы:

«Эх, кабзар, каб ты збудзіўся,
На Украіну глянуў!»

Алена ВАСІЛЕВІЧ.

Фото С. Белазерава



Новая Кахоўка.



Дзін Лін

СЯРОД выдатных работ у галіне літератури, удостоеных Сталінскіх прэмій за 1951 год, адзначаны высокай узнагародай Совецкага ўрада адзін з папулярнейшых у новым Кітаем твораў — раман пісьменніцы Дзін Лін «Сонца над ракою Сангань».

Імя аўтара ўжо каля дваццаці пяці год шырока вядома ў кітайской рэвалюцыйнай літаратуре, і не толькі ў літаратуре. Яно ўнесена ў гісторыю нацыянальна-вызваленчай барацьбы Кітая супроць гамінданаўскіх і імперыялістычных прыгнятальнікаў.

Дзін Лін нарадзілася ў 1907 годзе ў правінцыі Хуань. Чатырнаццаці год яна паступіла ў шанхайскую народную жаночую школу, а затым вучылася на літаратурным факультэце Шанхайскага ўніверсітэта. У Пекіне Дзін Лін сустрэлася з таленавітым рэвалюцыйным пісьменнікам Ху Е-пінем і вышла за яго замуж. Ху Е-пінь стаў для яе настаўнікам, другам жыцця, таварышам па рэвалюцыйнай работе.

Некалькі год муж і жонка блукалі па краіне ў пошуках заработка, скрываліся ад праследвання гамінданаўскай ахранкі. У 1930 годзе яны вярнуліся ў Шанхай. Хутка Ху Е-пінь быў арыштаваны і ў ноч на 7 лютага 1931 года ў ліку пяці іншых рэвалюцыйных пісьменнікаў расстрэляны.

Літаратурным помнікам таго страшнага часу з'явілася кароткае апавяданне Дзін Лін «Аднойчы ўночы». Хоць на-

кідана яно паспешлівай рукой, але дыхае вялікай сілай, бо створана пад уражаннем трагедыі расстрэлу дарагіх ёй людзей, напісаны крыўёй глыбока раненага сэрца.

У 1933 годзе кітайскія «сінерубашачнікі» (малойчыкі Чан Кай-шы), разгроміўшы Лігу рэволюцыйных пісьменнікаў і наладзіўшы вогнішча з рэволюцыйных кніг, таемна ўкралі Дзін Лін, і некаторы час усе лічылі яе загінуўшай.

Аднак нешта перашкодзіла катам загубіць пісьменніцу. У 1936 годзе, пасля трох год зняволення, Дзін Лін удалося ўцячы на поўнач. Там яна прыняла актыўны ўдзел у арганізацыі адзінага патрыятычнага фронта па адпору японскай агрэсіі.

У гады нацыянальна-вызваленчай вайны кітайскага народа супроць японскіх захопнікаў Дзін Лін кіравала культурнай брыгадай па абслугоўванню паўночна-заходняга фронта.

У правінцыі Шэнсі добра ведалі гэту малечкую смуглуюю жанчыну ў мешкаватым салдацкім шынілі. Байцы Народна-вызваленчай арміі і сяляне — усе любілі яе за прастату, ветлівасць, за тое, што яна ніколі не праходзіла міма чалавека, не распытаўшы аб яго патрэбах, не даўшы сяброўскай парады.

У ліпені 1946 года Дзін Лін у ліку іншых перадавых людзей была накіравана ў вёскі Паўночнага Кітая для правядзення зямельнай рэформы, вынікам чаго і з'явіўся закончаны праз два гады раман «Сонца над ракою Сангань».

У канцы 1948 года Дзін Лін пабыла ў Празе на кангрэсе Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын, вясной 1949 года была выбрана дэлегатам на Сусветны кангрэс прыхільнікаў міру. Вярнуўшыся, пісьменніца апублікавала кнігу нарысаў «Розныя нататкі аб паездцы ў Еўропу», расказаўшы ў ёй аб культуры і мастацтве краін народнай дэмакратыі, аб барацьбе народаў за справу міру.

Першы Усекітайскі з'езд работнікаў літаратуры і мастацтва, які адбыўся ў ліпені 1949 года ў Пекіне, выбраў Дзін Лін намеснікам старшыні Усекітайскага саюза пісьменнікаў. Восенню таго-ж года Дзін Лін, верны і адданы друг краіны Советаў, пабывала ў Маскве на святаванні 32-й гадавіны Кастрычніка. Свае ўражанні яна з захапленнем апісала ў радзе нарысаў і артыкулаў. У артыкуле «Масква — гэта пазма ў маім сэрцы» Дзін Лін ярка абрывасала вобраз правадыра працоўнага чалавецтва, сцягносца міру I. В. Сталіна:

«Яго валасы пасівелі ўжо, але пачуцці яшчэ такія маладыя. Ён заўсёды ўсяляе ў народ надзеі, падобныя на ранішнія зоры, ён заўсёды такі клапатлівы і родны... Калі я думаю аб гэтым родным мне чалавеку, мае вочы зноў накіроўваюцца ўверх, пяць рубінавых зорак, уразаючыся ў воблакі над палацам, выпраменьваюць пунсовое свято, якое пранікае ў маё сэрца. Я шчаслівая, я не ў сілах стрымаць радасць і я пранікнёна кажу: «Сталін!».

Дзін Лін увайшла ў кітайскую літаратуру, як выкрайвальнік пагібелнай ролі закаранелых традыцый, грубых забабонаў феадальнага грамадства, скажаўших лепшыя пачуцці чалавека, як ад важны бaeц за вызваленне асобы.

У рамане «Сонца над ракою Сангань» пісьменніца дала вобраз кітайскага народа, паказаўшы, як моцна змяніўся ён за дваццаць год. Вельмі пашырыўся за гэтыя гады і палітычны кругазор аўтара, больш зоркім стала яе вока, ясней разгледзела, глыбей зразумела яна народ і яго імкненні.

Праўдзіва і таму пераканаўча паказвае пісьменніца, як у працэсе класавай барацьбы, пад добратворным уплывам кітайскіх комуністаў нараджаецца новы чалавек, свядомы будаўнік свабоднага дэмакратычнага грамадства, які зразумеў свае права, паверыў у свае сілы. Сяляне вызываюцца ад свайго рабскага страху, яны самі адбіраюць у памешчыкаў зямлю, яны судзяць Цянь Вэньгуга і іншых сваіх эксплуататаў суроўым, але справядлівым судом.

Раман Дзін Лін — сапраўды народная эпапея таму, што ў ім расказваецца аб новым нараджэнні не паасобных людзей, а цэлага народа. Сакратар вясковай партарганізацыі Чжан Юй-мінь, павятовы агітатар Чжан Пін, член брыгады Ян Лян, партызан Дун і многія іншыя гэта — не індывідуальныя образы, а абагуленыя соцыяльныя тыпы, у якіх заключаны рысы класа, гэта — прадстаўнікі класавых груп і праслоек усяго кітайскага сялянства. Таму ўсход сонца над ракою Сангань, які сімвалізуе пачатак новага жыцця, гэта — зара вызвалення, якая занялася над усім вялікім Кітаем.

Цяпер Дзін Лін 45 год. Яна ў росквіце свайго таленту, поўная новых творчых планаў.

В. РУДМАН.

БІБЛІОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА

Акадэмік

У ПРАСТОРНЫМ файе Казахскага акадэмічнага тэатра оперы і балета імя Абая, дзе праходзіла Усеказахстанская канферэнцыя прыхільнікаў міру, у перапынку паміж паседжаннямі спаткаліся дзве жанчыны — Найлія Базанава і Дарыха Жантохава.

— Дык вось вы якая, Найлія, — сказала Жантохава.

— Якая? — спытала Найлія.

Жантохава крыху памаўчала, стараючыся знайсці падыходзячае слова, і затым адказала:

— Простая... Вы, ведаецце, я правяла дзяцінства ў глухім ауле. Там чават слова «акадэмік» ніхто не ведаў. А вось вы жанчына, казашка-вучоны, акадэмік.

Яны доўга гаварылі аб дзівосным лёсе жанчыны-казашкі, і Найлія Уразгулаўна Базанава ўсё больш здзіўлялася яснасці меркаванняў гэтай скромнай жанчыны з абветраным тварам і моцнымі рабочымі рукамі, яе правільному рускаму вымаўленню. А потым, на паседжанні, Найлія Уразгулаўна ўважліва слухала прамову звенявой буракаводчага звяна Героя Соцыялістычнай Працы Дарыхі Жантохавай, слухала жанчыну, з якой некалькі хвілін назад пасяброўску гутарыла.

— Жанчыны Казахстана, — не спяшаючы гаварыла Жантохава, — у мінулым прыгнечаныя і забітыя, цяпер пад ўдзельнічаюць ва і культуры, у дзяржавным і грамадскім жыцці, 64 казашкам прысьвоены званні Героя Соцыялістычнай Працы, сотні жанчын-казашак — навуковыя работнікі Акадэміі наукаў рэспублікі. А раней жанчына і слова вось такога не ведала «акадэмія». А колькі ў нас жанчын-казашак дэпутатаў, сакратароў райкомаў, старшынь калгасаў. Новае жыццё цяпер у казахскай жанчыны. І мы гэтае жыццё ўпарты будзем адстойваць у баражбе за мір.



Н. У. Базанава.

сонцам Сталінскай Канстытуцыі ўсіх галінах народнай гаспадаркі і грамадскім жыцці, 64 казашкам прысьвоеены званні Героя Соцыялістычнай Працы, сотні жанчын-казашак — навуковыя работнікі Акадэміі наукаў рэспублікі. А раней жанчына і слова вось такога не ведала «акадэмія». А колькі ў нас жанчын-казашак дэпутатаў, сакратароў райкомаў, старшынь калгасаў. Новае жыццё цяпер у казахскай жанчыны. І мы гэтае жыццё ўпарты будзем адстойваць у баражбе за мір.



Найлія Уразгулаўна слухала, і перад яе вачыма паўставаў другі эпізод. Таксама быў зал, і таксама жанчына гаварыла з трибуны. Толькі гэта было ў Пекіне, у сталіцы вызваленага Кітая, куды доктар біялагічных наукаў Найлія Уразгулаўна Базанава прыехала прадстаўніком ад Казахскай ССР на канферэнцыю жанчын краін Азіі. З трибуны канферэнцыі маладая індуска расказвала аб бяспрайнай долі мільёнаў індускіх жанчын. Потым выступіла Найлія Уразгулаўна. Яна гаварыла аб новым жыцці жанчын Казахстана, аб знатных стаханаўках, Героях Соцыялістычнай Працы. Яна называла імёны вядомых вучоных і славутых артыстак. Яна гаварыла аб вялікім шчасці жыць і тварыць у краіне соцыялізма. Жанчыны розных нацыянальнасцей слухалі яе, а потым, калі яна скончыла свой расказ, дэлегаткі ўсталі, і сотні галасоў хорам паўтарылі саме дарагое і блізкае кожнаму працоўнаму чалавеку імя вялікага Сталіна. І ў грудзяx совецкай жанчыны падымаецца радаснае пачуццё гордасці за любімую Радзіму, за роднага Сталіна.

Найлія Уразгулаўну выбралі ў камісію па выпрацоўцы рэзалаюці ў абарону правоў дзяцей. У перапынках паміж паседжаннямі, калі Найлія Уразгулаўна была свабодна ад работы ў камісіі, яна расказвала дэлегаткам аб жыцці совецкай краіны. І тое, што дома, у Казахстане, ёй здавалася звычайнім — бясплатныя лячэбныя ўстановы, дзіцячыя яслі, паездкі на курорты, бясплатнае навучанне, — цяпер стала важным і значным. Жанчыны слухалі яе расказ, як цудоўную казку.

— У нас таксама будзе такое жыццё, — гаварылі кітайянкі.

— Так будзе ўсюды, — паўтаралі індускі.

Дэлегаткі прасілі яе расказаць аб сабе. І яна расказвала. Яна належыць да таго шчаслівага пакалення, перад якім совецкая ўлада адкрыла ў жыццё шырокую дарогу, асветленую жыватворчымі праменнямі Сталінскай Канстытуцыі. Яе лёс падобны да лёсу многіх яе аднагодак. У 1932 годзе Найлія скончыла тэхнікум, затым інстытут. Ішлі гады. Найлія ўпарты працавала. Яна абараніла спачатку кандыдацкую, а затым доктарскую дысертацыю. У тыя дні, калі Жнівенская сесія Усесаюзной Акадэміі сельскагаспадарчых наукаў імя В. І. Леніна ўскрыла сур'ёзныя памылкі ў біялагічнай науцы, Базанава была прызначана дырэкторам Інстытута эксперыментальнай біялогіі Казахскай Акадэміі наукаў. Прадстаўлі жорсткія бай з вейсманістамі і марганістамі, якія заселі ў інстытуце. Базанава, смелая і рашучая, першай начала гэтыя бай. Праз некаторы час на сходзе вучоных біёла-

гаў рэспублікі і спецыялістаў сельскай гаспадаркі яна дакладвала аб тым, як работнікі інстытута, адкінуўшы ўсіх, хто тармазіў развіццё біялагічнай науки, смела ўзяліся за вырашэнне насутных пытанняў жывёлагадоўлі Казахстана.

Пасля сходу да яе падышоў стары і, разгублена ха-ваючы пад сівымі брывамі зоркія, як у стэпавага бер-кута вочы, сказаў:

— Я чабан з Жана-Семея, таксама прыехаў на на-раду сюды. Я хацеў сказаць табе ад імя нашага аула, што мы не памыліся, калі выбіралі цябе дэпутатам Вярхоўнага Совета.

Найлія Уразгулаўна ад усёй душы паціснула старому руку. А стары чабан думаў аб тым, што перад ім не праста вучоны, першая казашка доктар науک, ака-дэмік—перад ім жанчына, у якой ён бачыць лёс усіх жанчын роднага Казахстана, адлюстраванне закона совецкага быцця. Можа і не такімі словамі думаў стары, але думкі ў яго былі такія.

* * *

Толькі што скончылася лекцыя. Найлія Уразгулаў-
на не спяшаючыся ўваходзіць у свой праста аbstайл-
ны кабінет загадчыка кафедры фізіялогіі Ветэрына-
рна-зоатэхнічнага інстытута. Работа выкладчыка—
яе любімая справа. Яна не спыняла яе ў час эксперы-
ментальнай работы і ніколі не даручала каму-небудзь
свой курс, калі ад'яджала ў Москву, або за граніцу.
Інстытут—яе родны дом. Тут Найлія была студэнткай,
тут пачала свае першыя эксперыменты, тут-же пра-
давала над кандыдацкай і доктарскай дысертацыямі.

... За акном першы снег. Ён кладзеца на зямлю
ціха-ціха. І таму ў кабінече здаецца таксама ціха.
Найлія Уразгулаўна перакладвае аб'ёмстыя папкі на
стале. Гэта—новая работа аб фізіялогіі стрававання
сельскагаспадарчых жывёл, гэта перапіска з Жамал
Манапбаевай, лаурэатам Сталінскай прэміі, якая пра-
цуе чабанам на Курмектынскай эксперыментальнай
базе Акадэміі науک Казахскай ССР. Найлія Уразгу-
лаўна дастае яшчэ адну папку з надпісам «Дэпутат
Вярхоўнага Совета СССР». Тут пісьмы ад выбаршчы-
каў—просьбы, заявы, перапіска з установамі і пра-
прыемствамі. Найлія Уразгулаўна бярэ апошніе пісь-
мо. Піша маладая дзяўчына Луша Стрыха. Год назад
яна прыехала ў Алма-Ату і звярнулася за дапамогай
да дэпутата Базанавай. У Лушы—вынікі поленеўры-
ту, яна з цяжкасцю ходзіць. Базанава ўладзіла яе ў
клініку, часта наведвала. Цяпер дзяўчына здаровая.
«Я не ведаю, як дзякаваць Вам, родная Найлія Ураз-
гулаўна,—піша Луша,— Ваш партрэт вісіць над майм
ложкам побач з партрэтам маці. Вы так многа зрабілі
для мяне. Я нядайна чытала ў газеце аб Вашых рабо-
тах па біялогіі...».

«Не, Лушанька, зроблена яшчэ вельмі мала,—
думае Найлія Уразгулаўна,— работы ўперадзе яшчэ
так многа. Галоўнае—ніколі не спыняцца на дасягну-
тым».

Ал. СКРЫПNIK.

УРАЧ

Нечапанай стаіць на стале вячэра.
Недачакаўшыся мужа з працы,

Пакінула ты

на кавалку паперы:

«Тэрміновая
аперацыя...»

Спяшалася,
не ўпершыню такое,
і час мне ўжо мець звычку.

Але чамусьці няма спакою,
Бяру папіросу,

хаджу па пакоі—

Шукаю сярнічку.

А думкі імкнуща,
імчацца крылата

Праз горад увесь проста,
і бачу я, нібы на яве:

палата

у больніцы...

Ты...

Сёстры...

Перад табой—

чалавек нерухомы—

Сплюшчаны вейкі

і твар змярцвель...

А ты,

зусім не такая, як дома,—

Суровая,

ўся ў белым.

Рухі ращучыя,

погляд упарты.

Гэткая

памыліцца не можа.

Змаганне са смерцю

ідзе не на жарты—

Хто пераможа!..

А тут—

папіроснага дыму аблокі.

Хвіліны здаюцца даўгімі без меры.

І вось—

нарэшце—

знаёмыя крокі.

Іду адчыняць дзвёры.

Стомлены выгляд,

а ўсмешка—як сонца,

А вочы—

як тыя крыніцы-жывіцы.

Глядзець і глядзець у іх можна

бясконца

І не надзвіцца.

Як лёгка па твары тваім

здагадацца

Аб выніку аপерацыі!

І я разумею

і не пытаю

Нічога ў цябе, нічога,


А, ціснучы рукі твае,

вітаю

З новаю перамогай.

Артур ВОЛЬСКІ.





У ЧАЛАВЕКА бываюць та-
кія хвіліны, калі ўсё яго
жыццё да самых драбніц,
неадступна ўзнікае ў памяці. Та-
кія хвіліны для Клаўдзіі Бараноў-
ской насталі ў зімовы дзень, калі
поезд вёз яе з Даугаўпілса ў Ма-
скву. Ей прыпомніўся яе бацька—
маўклівы і суровы стары латыш-
скі муляр, які нямала дамоў і
раскошных асабчыкоў склаў для
прывілеянай знаці буржуазнай
Латвіі.

Семнаццаць год таму назад дзе-
сяцігадовая Клава прынесла баць-
ку на работу абед—боршч і ні-
шчымную бульбу. Бацька адламаў
акраец чорнага хлеба з свайго бед-
нага пайка і працягнуў свайму па-
мочніку Мартыну. Клава ўселялася
каля іх, разглядаючы высокую і
широкую сцену дома, што ўзніма-
лася ўгору намаганнямі яе бацькі.

— Ты ў якім класе? — спытаў
Клаву Мартына, гледзячы на яе
ласкавымі вачымі.

Дзяўчынка сарамліва апусціла
вочы. За яе адказаў бацька.

— Не вучыцца, — і з болем у
голосе дадаў: — Навошта дачэ
муляра веды, яшчэ праз год-дру-
гі будзе падносіць нам цэглу.

...І вось сёння, упершыню ў
жыцці, Клава Бараноўская едзе
у Москву. Не на экспкурсію, не як
туристка. Яна едзе ў сталіцу вя-
лікай Совецкай дзяржавы па за-
прашенню Вучонага совета Эканамі-
чнага інстытута чыгуначнага
транспарту. Яе чакаюць выдатныя
вучоныя, сівалосыя прафесары,
студэнты, эканамісты, работнікі
Міністэрства шляхоў зносін, слав-
утыя маскоўскія чыгуначнікі.

З хваляваннем падымалася
Клаўдзія на трывуну. Актавы зал
інстытута быў перапоўнены. У слу-
хачоў раскрыты блакноты. Ура-
чыстыя і захопленыя твары сту-
дэнтаў. У першым радзе яна ўба-
чыла начальніка дэпо Даугаўпілса
Нікалая Сасунова, майстра цеха
Казіміра Матвеева, машиніста
Яўгенія Гіп і адчула, што яна ў
роднай і блізкай сям'і, у кругу
прыяцеляў, якім гэтак сама, як і
ей, дорага і блізка ўсё, што яна
зрабіла і аб чым будзе расказваць
з гэтай трывуны.

Чым-жа праявіла сябе Клаўдзія
Бараноўская, што новага ўнесла ў
эканамічную работу?

касць. Усе прадугледжана ў пла-
не. Ён дае магчымасць паравознай
брыгадзе дабівацца эканоміі, ва-
дзіць цяжкавагавыя паязы, павя-
лічваць хуткасць.

Такі-ж план распрацавала
Клаўдзія Бараноўская і для кож-
най брыгады, якая ўдзельнічае ў
рамонце паравоза.

Гэта новае ў эканамічнай пра-
ктыцы на транспарце нанесла ўдар
аматарам «агульных лічбаў», якія
не разумелі, што неабходна ўлі-
чваць работу кожнага чалавека,
вывучаць яго вопыт, бо вялікае,
як вучыць таварыш Сталін, скла-
даеца з малога.

Аб гэтым распакавала ў сваім
дакладзе на Вучоным совеце Клаў-
дзія Бараноўская.

На ўсіх дарогах прыступілі да
вывучэння і ўкаранення метада
Бараноўскай. Кожны дзень паш-
тальён прыносиць Клаўдзіі Бара-
ноўскай дзесяткі пісем з Ма-
сквы, Хабараўска, Вільнюса,
Омска, Новасібірска, Таліна, Ба-
ку, Мурманска, Ташкента, Славян-
ска.

Неяк вечарам, калі Клаўдзія
пасля работы купала сваю малень-
кую дачку Вію, у дзвёры пазна-
нілі.

— Станіслаў, даведайся, хто
там, — сказала яна мужу.

Высокі, плячысты чалавек, з
мужным абвертанным тварам ада-
раўся ад газеты. Ля дзвярэй стая-
ла незнаёмая жанчына з лёгкім
чамаданчыкам у руках.

— Скажыце, Клаўдзія Бара-
ноўская тут жыве? Я прыехала
да яе з Томска. Маё прозвішча
Разумоўская Лідзія Трафімаўна.

— Праходзьце, калі ласка,
распранайцеся.

У той вечар Лідзія Разумоў-
ская ўжо не пайшла з дому Бара-
ноўскіх. Тры работнікі транспар-
ту, машиніст Станіслав Бараноў-
скі і два эканамісты доўга і заду-
шэўна гутарылі аб сваёй работе.

— Як толькі я прачытала ў
газетах аб вашым метадзе рабо-
ты, я рашыла пабачыць вас, пабыва-
ць у дэпо.

Раніцай Разумоўская была ў
дэпо. Яна знаёмілася з арганіза-
цый планавання і ўліку, гутары-
ла з машиністамі і ўсё старанна
запісвала. Чатыры дні пробыла

КЛАЎДЗІЯ БАРАНОЎСКАЯ З ДАУГАЎПІЛСА

Разумоўская ў Даугаўпілскім дэпо.

Праз некалькі дзён з дэпо Талін Эстонскай чыгункі пачуўся тэлефонны званок.

— Гэта гаворыць Ганна Пікат. Будзьце ласкавы, перадайце Клаудзіі Бараноўскай, што да яе едуць эстонскія эканамісты.

Эстонка Ганна Пікат па ўзросту прыходзіцца Бараноўской маткай. У старой буржуазнай Эстоніі яна перажыла шмат пакут.

— У твае гады я была прыбіральшчыцай на Талінскім вакзале. У совецкія гады я закончила курсы і стала эканамістам, — сказала Пікат. — І за цябе і за сябе мне хочацца сказаць: дзякую совецкай уладзе.

З розных дарог краіны прыезджалі ў Даугаўпілс эканамісты. Пабывалі ў дэпо старши інжынер паравознага дэпо Алма-Ата тав. Блюшчай, эканаміст паравознага дэпо Станіслаў Львоўскай чыгункі Валянціна Зайцева. Прыйзджалі гості з Украіны, Беларусі, Літвы. Для кожнага сумесная работа з К. Бараноўскай была сапраўднай школай.

Далёка за межамі Совецкай Радзімы даведаліся аб пачыне Клаудзіі Бараноўскай. Вялікую радасць адчула яна, калі атрымала пісьмо з Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі. Машыніст Макс Пампел з Дрэздэн-Фрыдрыхштада дэпо пісаў ёй:

«Мы таксама змагаемся за зніжэнне сабекошту. Барацьба будзе яшчэ больш паспяховая, калі мы скарыстаём дасягненні працоўных вялікага Совецкага Саюза. Ваш вопыт дапаможа нам працаваць яшчэ лепш».

Вопыт латвійскага наватара шырока папулярны ў краінах народнай дэмакратыі. 500 паравозных брыгад Румыніі працуяць па метаду Клаудзіі Бараноўскай.

Шмат і ўпартая працуе гэтая совецкая жанчына-патрыётка над абагульненнем вопыту, над аналізам поспехаў, дасягнутых Даугаўпілскім дэпо. А поспехі гэтая значныя. За апошні год дэпо мае каля 250 тысяч рублёў прыбытку. І ў гэтым вялікая заслуга эканаміста Бараноўскай. Яшчэ мінулай зімой яна расыла напісаць кнігу аб прынцыпах унутрыдэпоўскага планавання. Гэта была цікавая, крапатлівая праца, у якой творчае наватарства спалучалася са смелым пранікненнем у будучае транспарту.

У Бараноўскай паявіліся паслядоўнікі не толькі на транспарце, але і на заводах, фабриках, наф-



Інжынер-эканаміст паравознага дэпо Даугаўпілс Латвійскай чыгункі Клаудзія Бараноўская з дачкой Віяй.

Фото Н. Шыклова.

тапромыслах, аўтабазах. Разам з старшым бухгалтарам чацвертага пашывачнага цэха маскоўскай ордэна Леніна фабрыкі «Буравеснік» лаурэатам Сталінскай прэміі П. Завадскай даугаўпілская эканамістка К. Бараноўская выпусціла нядоўна ў Маскве другую кнігу «Наш вопыт работы за эканомію».

У сувязі з патрыятычным пачынам К. Бараноўскай бюро Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай партыі Латвіі прыняло спецыяльнае рашэнне, у якім прапанавала-

ся шырока распаўсюдзіць яе метад на транспарце рэспублікі.

Клаудзія Бараноўская шмат і старанна вучыцца. Яна ўступіла ў рады Комуністычнай партыі, вывучае вялікія працы Леніна і Сталіна, любіць перадавую совецкую літаратуру.

«Як шкада, што бацька, стары латышскі муляр, не можа ўбачыць твойго шчасця, дачка», — заўсёды з лёгкім сумам думае маці, глядзячы на Клаудзію.

М. ЗОРЫН.



ДА ВЯРШЫНЬ ШЧАСЦЯ

ДВАНАЦЦАГАДОВУЮ Мукарам перапранулі ў лепшую сукенку, а потым падвялі да пажылога чалавека.

— Мукарамджон, гэта твой муж, — сказала пажылая жанчына, суседка Мукарам.

Дзяўчынка задрыжэла ад страху, баючыся падняць вочы.

— Будзь паслухмянай свайму мужу, з гэтага дня ён твой гаспадар і апякун. Не даводзь яго да гневу, і бог пашле табе шчасце... благаславіць цябе дзецымі і ты будзеш жаданай жонкай твайму мужу..

Дзяўчынка амаль не чула гэтых слоў. Яна бачыла толькі вялікія зношаныя самаробныя чаравікі свайго будучага мужа, узняць-жа галаву, глянуць на яго—баялася.

Забіўшыся ў куток хлева, Мукарам горка плацала. Падышло ягнё—лізнула заплаканую шчаку. Дзяўчынка прыціснулася да яго мяккай воўны і яшчэ мацней залілася слязьмі.

У хлеў увайшла маці. Яна села побач з дачкой і пагладзіла галаву сваёй любіміцы.

— Не плач, дачка, змірыся. Так гаворыць закон, так жадае бог...

... Шчасце не песціла Мукарам. Дзецы нараджалися і паміралі. Іх паяўленне не выклікала вялікай радасці, а іх страта прыносіла маці вялікія пакуты.



Дні і гады ішлі ў вечных клопатах аб tym, каб чым-небудзь суняць голад сям'і, прыкрыць цела дзяцей. А тут яшчэ пасля смерці сястры прышлося ўзяць у сям'ю трохгадовую сіротку Мунавар.

Той-же лёс чакаў і Мунавар.

Ледзь дзяўчынка падрасла—яе аддалі замуж. Перад вяселлем цётка Мукарам гладзіла галаву пляменніцы, як калісьці гэта рабіла яе маці, выцірала слёзы на шчоках дзяўчынкі і прыгаварвала:

— Не плач, дзіця маё, ты—сірата. І шчасце, што знайшоўся чалавек, які хоча ўзяць цябе ў жонкі, такую бедную... Не плач, так трэба, так гаворыць наш закон, так жадае бог...

І паўтараўся лёс продкаў.

Муж, закон, бог...

Лёс Мунавар быў яшчэ горшы. Муж яе страціў здароўе на работе ў бая і памёр, пакінуўшы маладую жонку з чатырмі дзецымі.

Горка плакала Мунавар, не ведаючы, за што ўзяцца, чым пракарміць дзяцей.

Маленькая Саіда глядзела на гора маці і моцна прыціскалася да яе рук.

Але Саіда нарадзілася ў 1923 годзе, пры совецкай уладзе, якая паклапацілася аб удаве і яе маленьких дзециях.

Мунавар паступіла на работу ў арцель «Вольная жанчына» і шыла там коўдры, а маленькая Саіда з братам і сястрычкамі вучылася ў школе.

Час ішоў. Дзецы падрасталі. Саіда закончыла шэсць класаў сярэдній школы, калі захварэла яе маці.

— Цяпер я буду працаўца, — сказала дзяўчына.— Я ўжо вырасла, ты даволі папрацаўала ў сваім жыцці. Адпачні, мама.


А калі шафёр Садык загаварыў з цёткай Мунавар аб tym, што Саіда самая лепшая дзяўчына з усіх, каго ён сустракаў на зямлі, — яна абрацавалася такому доброму жаніху і дала згоду на вяселле дачкі, а Саідзе сказала:

— Дзіця маё, так гаворыць закон, так жадае бог...

Саіда замест слёз засміялася.

— Я, мама, вучыцца яшчэ хачу...

— Хіба ў нас замужній жанчыне нельга вучыцца? — умішаўся



Перад пачаткам змены С. Ахадава правярае станкі.

Фото Л. Окунёва

ў размову Садык.—Я буду працеваць, а ты вучыся.
Я дапамагу табе, Сайдон.

І дзяўчына згадзілася. Хіба дзе-небудзь быў ча-
лавек, лепшы за Садыка!

Але шчасце Сайды было нетрывалым. Вайна ада-
брала яго...

У 1942 годзе Садык пайшоў на фронт, а Саіда
прышла на Сталінабадскі тэкстыльны камбінат з
просьбай прыняць яе на работу. Маладой жанчыне не
было яшчэ і дваццаці год. Яна са страхам паглядала
на грукочучыя машыны, баючыся зачапіцца сукенкай
за які-небудзь вінт.

У трапальным цэху вялікія пакункі ваты падава-
ліся ў ненасытныя жэрлы машын для ачысткі ад
смецця. Затым машыны наматвалі ачышчаную вату-
палатно ў валкі.

Больш за ўсё зацікавіла Саіду часальная машына.
З яе выходзіць тонкая, як павуцінне, крэмаватая
тканіна ваты, якая тут-же збіраецца ў мяккі жгут
і складаецца ў высокія каробкі.

Саіда, як зачараваная, ішла следам за майстрами,
які тлумачыў ёй увесь працэс работы. З часальнай
машыні вата паступае на лентачную машыну пер-
шай галоўкі, другой, затым на тоўстароўнічную ма-
шыну, а далей велізарная катушка падаецца ў пра-
дзільны цэх, дзе з яе робяць ніткі. З гэтых нітак
шліхтавальная машына робіць аснову, якая ідзе
ўжо на ткацкі становік...

Да адной машыны падышла маладая жанчына,
спыніла яе і, умелымі рукамі звязаўши абарваную
нітку, пусціла машыну зноў.

— Якая шчаслівая гэтая жанчына. Яна ўсё ве-
дае,— падумала Саіда.— Няўжо і я калі-небудзь вось
так-же падыйду да гэтых машын. Не, напэўна, ніколі
не навучуся кіраваць імі...

Калі пасля першай рабочай змены Саіда вышла
на вуліцу, было цёмна. Будынкі камбіната, толькі
часткова адбудаваныя, стаялі на пустыры за гора-
дам. Дзесьці блішчэла далёкае акно кійткі. Ішоў
дождж са снегам, і вечер трапаў шаўковую хустку
Сайды. Вочы не прывыклі яшчэ да цемры і, ступіў-
ши ў лужу, яна набрала ў галошы вады. Дамоў трэба
было ісці вельмі далёка, цёмнымі вуліцамі. Дождж
прамачыў ужо хустку і ліўся за каўнер, у галошах
чвякала вада.

Саіда ішла і думала, што можа быць і Садык за-
раз пад дажджом і яму таксама холадна. А можа ён
ляжыць у снезе, навокал ірвуцца бомбы і снарады,
а можа ён ранены...

Сэрца Сайды білася так моцна, што цяжка было
дыхаць. Сама таго не заўважаючы, яна амаль бегла.

Дапамагчы... Калі-б можна было дапамагчы на-
шым абаронцам, палегчыць іх пакуты на вайне...


І Саіда зразумела, чым можна дапамагчы. Прагна
прыгледзала яна да машыны, вучылася, а праз тры
месцы без страху кіравала ёю.

... Гледзячы на кволую павуціну ваты, Саіда думала,
што Садык ніколі не вернеца, што ён аддаў жыццё
за Радзіму... а кволыя жгуты напаўнялі каробкі,
і хацелася, каб іх было больш, каб хутчэй прышла.
перамога.

І яна прышла!

У 1947 годзе Саіда перайшла на абслугоўванне
двух роўнічных машын у 288 верацён, а з 1949 го-
да, канчаткова вывучыўши машыны, комуністка
Саіда Ахадава працуе зменным майстрам роўні-
чага цэха.

Любоўнимі адносінамі да працы і людзей яна за-
служыла глыбокую павагу. У 1947 годзе яе канды-
датура ў дэпутаты Вяроўнага Совета Таджыкскай



С. Ахадава каля свайго дома.

ССР была адзінадушна падтрымана агульным сходам калектыва тэкстыльнага камбіната.

У мінулым годзе разам з совецкай профсаюзнай дэлегацыяй Саіда Ахадава прымала ўдзел у святкаванні Першага Мая ў Варшаве, а сёлета побывала на першамайскіх святах у сталіцы Кітая—Пекіне.

Хіба магла падумаць бабуля Мукарам аб tym, што яе ўнучка стане дзяржаўным дзеячом, будзе прадстаўляць таджыкскі народ за рубяжамі нашай краіны?

У Нанкіне, ля помніка ста тысячам рэвалюцыянероў, загінуўших за 22 гады панавання зграі Чан Кай-шы, Саіда Аханава пазнаёмілася з выдатным прагрэсіўным бірманскім журналістам і выдаўцом панам У-хла. Саіда Ахадава красамоўна рассказала новаму знаёмаму пра шчасліве жыццё ў совецкім Таджыкістане, пра выдатных бавоўнаводаў, якія пакарылі прыроду, пра жанчын-таджычак, якія паказалі сябе не толькі ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы, але і ў навуцы, культуры, мастацтве. Развітваючыся, пан У-хла абяцаў прыехаць у Таджыкістан. Ён стрымаваў сваё слова і гэтым летам побываў у новым доме Сайды Ахадавай.

Просты і скромны совецкі чалавек Саіда Ахадава—адна з многіх жанчын-таджычак, якія ўсім сваім жыццём і працай пацвярджае жыццёвасць і сілу вялікай Сталінскай Канстытуцыі.

А. ЧЭХАУСКАЯ.



Бірманскі профсаюзны дзеяч У-хла ў гасцях у С. Ахадавай.



ТАРЖАСТВО ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ

(Да 30-годдзя ўтварэння Саюза ССР)

30 ГОД таму назад, 30 снежня 1922 г. на 1-м з'ездзе Советаў ССР было абвешчана ўтварэнне Саюза Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік — першай у свеце многанацыянальной соцыялістичнай дзяржавы.

Утварэнне Саюза ССР з'явілася найвялікшым трывумфам ленінска-сталінскай нацыянальной палітыкі — палітыкі роўнапраўя, дружбы і супрацоўніцтва паміж народамі.

Яшчэ задоўга да Кастрычніцкай рэвалюцыі В. І. Ленін і І. В. Сталін распрацавалі асноўныя прынцыпы нацыянальной палітыкі большэвіцкай партыі. Гэтыя прынцыпы ляглі ў аснову рашэння партыі і совецкага ўрада па нацыянальному пытанню пасля перамогі Кастрычніка.

З першых дзён Кастрычніцкай рэвалюцыі ўся нацыянальная палітика совецкай улады была накіравана на стварэнне трывалай многанацыянальной дзяржавы, заснаванай на роўнапраўі і дружбе народаў.

Партыя большэвікоў разумела ўсю складанасць будаўніцтва многанацыянальной совецкай дзяржавы. Не выпадкова таму ў саставе совецкага ўрада быў утворан спецыяльны Народны камісарыят па спраўах нацыянальнасцей, на чале якога партыя пастаўіла бліжэйшага саратніка В. І. Леніна, лепшага знаўца нацыянальнага пытання І. В. Сталіна.

Пад непасрэдным кіраўніцтвам таварыша Сталіна адбывалася ўсё нацыянальнае будаўніцтва нашай дзяржавы.

У кароткай біяграфіі Іосіфа Вісарыёна Сталіна гаворыцца:

«Няма ні адной совецкай рэспублікі, у арганізацыі якой Сталін не прымаў бы актыўнага і кіруючага ўдзелу. Сталін кіруе барацьбой за стварэнне Украінскай Совецкай Рэспублікі, Беларускай Совецкай Рэспублікі і совецкіх рэспублік у Закаўказзі і Сярэдній Азіі, дапамагае шматлікам нацыянальнасцям Совецкай краіны будаваць свае аўтаномныя совецкія рэспублікі і вобласці. Ленін і Сталін — натхніцелі і арганізаторы вялікага Совецкага Саюза».

Інтэрнацыянальная палітыка большэвіцкай партыі па нацыянальному пытанню ўжо ў першыя гады совецкай улады выклікала сімпаты і спачуванне ўсіх прыгнечаных народаў былой царскай Расіі да рускага пролетарыята.

Атрымаўшы з рук совецкай улады права на самавызначэнне, народы ўскрайн адразу ж установілі федэратыўныя сувязі з Расійскай Федэрацияй. Народы Совецкай Расіі не пажадалі аддзяліцца. Яны ўбачылі, што новая многанацыянальная Расія будзеца на пачатках роўнапраўя і дружбы народаў.

У барацьбе з унутранай контрреволюцыяй і іншаземнай інтэрвенцыяй пачаў складацца ваенна-палітычны саюз совецкіх рэспублік.

Пасля заканчэння грамадзянскай вайны совецкія рэспублікі дапоўнілі ваенна-палітычны саюз дыпламатычным саюзам. Яны выступілі адзінным фронтом на міжнароднай арэне супроць спроб імперыялістичнай буржуазіі дыпламатычным шляхам аднавіць у Расіі буржуазныя парадкі.

Калі на чарзе дня паўсталала пытанне мірнага со-

цыялістычнага будаўніцтва, узнякла неабходнасць больш цеснага саюза паміж народамі. Такі саюз паміж совецкімі рэспублікамі ўзнік у выніку ўтварэння Саюза Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1 з'ездзе Советаў ССР 30 снежня 1922 года. На гэтым з'ездзе 4 саюзныя рэспублікі — РСФСР, УССР, БССР і ЗСФСР аб'ядналіся ў адзіную саюзную дзяржаву.

У сваіх дакладах на X Усерасійскім з'ездзе Советаў, на XII з'ездзе большэвіцкай партыі таварыш Сталін даў глыбокі аналіз прычын, якія выклікалі неабходнасць аб'яднання саюзных рэспублік у адзіную саюзную дзяржаву.

Таварыш Сталін указаў на тры групы акалічнасцей, якія вызначылі няўхільнасць аб'яднання.

Да першай групы акалічнасцей таварыш Сталін адносіць пытанні эканамічнага парадку. Абмежаванасць эканамічных рэсурсаў, неабходных для аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі, гістарычна склаўшыся падзел працы паміж асобнымі абласцямі Расіі, адзінства асноўных сродкаў зносін — усе гэтыя фактары выклікалі неабходнасць цеснага саюза паміж совецкімі рэспублікамі.

Да другой групы акалічнасцей адносіліся факты, звязаныя са зневінствам становішчам совецкіх рэспублік. Для абароны ад пасяганняў імперыялістаў, а таксама для адзінства дыпламатычных і гандлёвых зносін з іншымі дзяржавамі неабходна было аб'яднаць ваенныя намаганні совецкіх рэспублік.

Да трэцяй групы акалічнасцей таварыш Сталін адносіў самую інтэрнацыянальную прыроду совецкай улады, якая «ўсяляк культывіруе ў масах ідэю аб'яднання, сама штурхае іх на шлях аб'яднання».

Совецкі дзяржаўны лад мае самыя рознастайныя формы федэрациі і аўтаноміі, якія забяспечваюць для кожнага народа найлепшы шлях развіцця гаспадаркі і культуры.

У склад Совецкага Саюза ўваходзіць 16 саюзных рэспублік. Саюзная рэспубліка з'яўляецца самай буйнай адзінкай дзяржаўнага ўтварэння. Акрамя саюзной рэспублікі, ёсць аўтаномныя рэспублікі, аўтаномныя вобласці, нацыянальныя акругі і г. д.

Побач з фактарамі, якія спрыяльна садзейнічалі ўтварэнню брацкага саюза народаў, былі і прычыны, якія тармазілі аб'яднанне народаў у адзінную брацкую сям'ю. Сюды адносяцца, перш за ўсё, ухілы ў нацыянальным пытанні — вялікадзяржаўны шавінізм і мясцовы нацыяналізм, эканамічная і культурная адсталасць паасобных народаў.

Большэвіцкая партыя нанесла сакрушальны ўдар па нацыянальных ухілах, якія выражалі ідэалогію звергнутых эксплуататарскіх класаў.

Разам з тым комуністычная партыя і совецкі ўрад правялі велізарную работу па ліквідацыі фактычнай няроўнасці паміж народамі нашай краіны.

За гады совецкай улады раней адсталыя народы ператварыліся ў перадавыя соцыялістычныя нацыі, якія характарызуюцца наступнымі рысамі:

наяўнасцю самага перадавога ў свеце грамадскага і дзяржаўнага ладу, у якім няма эксплуататарскіх класаў і ўся лада належыць народу;

наяўнасцю высокай развітай соцыялістычнай пра- мысловасці і буйнай соцыялістычнай сельскай гас-



Плакат мастака Д. Пяткіна, выпушчаны выдавецтвам «Искусство».

падаркі, усеагульнай пісьменнасці насељніцтва, развітой сістэмы вышэйшай адукацыі, росквітам науки і мастацтва;

сістэматачным павышэннем жыццёвага ўзроўню ўсяго насељніцтва; таржаством палітыкі роўнапраўя ўсіх рас і нацый, палітыкі дружбы народаў.

Аб велізарных дасягненнях у справе гаспадарчага і культурнага развіцця совецкіх народаў сведчыць росквіт народнай гаспадаркі і культуры Совецкай Беларусі.

У мінулым адсталая, аграрная ўскраіна царской Расіі Беларусь ператварылася ў квітнеющую індустрыяльна-калагскую рэспубліку. За даваенные гады прамысловая прадукцыя БССР узрасла ў 23 разы, а выпрацоўка электраэнергіі—больш чым у 100, торфаздабыча—у 118 разоў. Буйны крок у прамысловым развіцці Беларусь зрабіла за пасляваенныя гады. У рэспубліцы створаны новыя галіны прамысловасці—аўтамабілебудаўніцтва, трактара-будаўніцтва, вытворчасць канавакапальнікаў і інш.

Вялікіх поспехаў рэспубліка дабілася ў развіцці культуры. Да Каstryчніцкай рэвалюцыі больш 80 процентаў насељніцтва Беларусі было непісьменным. А зараз БССР—рэспубліка суцэльнай пісьменнасці. У рэспубліцы працуе 11 700 школ з 1,5 мільёна вучняў. Да Каstryчніцкай рэвалюцыі Беларусь не мела вышэйших навучальных установ, а зараз працуе Акадэмія навук, 31 інстытут.

Поспехі совецкіх рэспублік у развіцці гаспадаркі і культуры асабліва здзіўляюць пры параўнанні іх са становішчам у капиталістычных краінах.

Калі парашаем развіццё сярэднеазіяцкіх рэспублік з радам краін Усхода, то ўбачым, што ў пяці совецкіх рэспубліках—Узбекской, Казахской, Кіргізской, Туркменской і Таджыкской, у якіх жыве каля 17 млн. чалавек, выпрацоўваецца электраэнергіі ўтрай больш, чым у Турцыі, Іране, Пакістане, Егіпце, Іраку, Сірыі, Афганістане, разам узятых, дзе жыве 156 млн. чалавек. Толькі ў адным Азербайджане, дзе насељніцтва ў сем разоў менш, чым у Турцыі, выпрацоўваецца электраэнергіі ў чатыры разы больш, чым у Турцыі.

Совецкая рэспублікі значна абагналі зарубежныя краіны па ступені развіцця вышэйшай адукацыі. У Таджыкской ССР на кожныя 10 тыс. насељніцтва навучаецца ў вышэйших навучальных установах 58 чалавек, у Туркменской—60, у Кіргізской—

64, ва Узбекской—71, Азербайджанской—93, у той час як у Іране на кожныя 10 тыс. насељніцтва навучаецца ў ВНУ 3 чал., у Індыі—9, Егіпце і Турцыі—12, Швецыі—21, Італіі—32.

Наглядным прыкладам нацыянальнаага прыгнечання і бяспраўя народаў у краінах капітала з'яўляецца становішча неграў у Злучаных Штатах Амерыкі. У ЗША каля 17 млн. неграў фактычна пастаўлены па-за законам. Расізм і праследванне іншых народаў характэрны для знешняй і ўнутранай палітыкі амерыканскага імперыялізма.

Імкнучыся да сусветнага панавання, амерыканскія імперыялісты груба папіраюць права іншых народаў. Яны ператварылі краіны Заходняй Еўропы ў свае калоніі.

Створаная Леніным і Сталіным совецкая многанацыянальная дзяржава вытрымала суровыя выпрабаванні. Самым сур'ёзным выпрабаваннем яе трываласці з'явілася Вялікая Айчынная вайна. Падвойдзячы вынікі Айчынай вайны, таварыш Сталін гаварыў:

«Цяпер гутарка ідзе ўжо не аб жыццездолънасці совецкага ладу, бо яго жыццездолънасць не падлягае сумненню. Цяпер гутарка ідзе аб тым, што совецкі дзяржаўны лад аказаўся ўзорам многанацыянальной дзяржавы, што совецкі дзяржаўны лад праdstаўляе такую сістэму дзяржаўнай арганізацыі, дзе нацыянальнае пытанне і проблема супрацоўніцтва нацый вырашана лепш, чым у любой іншай многанацыянальнай дзяржаве».


Як у гады вайны, так і ў перыяд мірнага будаўніцтва рускі народ з'яўліся вядучай сілай у брацкім супрацоўніцтве совецкіх народаў. Рускі народ, рускую нацыю таварыш Сталін назваў найбольш выдатнай нацыяй. Рускі народ згуртаваў у адзіную магутную сям'ю ўсе народы нашай многанацыянальнай краіны.

Совецкая многанацыянальная дзяржава служыць прыкладам і ўзорам для ўсіх народаў свету. Яна ўсяляе ў каланіяльныя народы ўпэўненасць у тым, што іх барацьба за свабоду і незалежнасць пераможа.

Палітыка брацкага супрацоўніцтва і дружбы народаў ляжыць у аснове ўзаемаадносін паміж краінамі лагера міру, дэмакраты і соцыялізма.

Совецкая многанацыянальная дзяржава з'яўляецца магутнай зброяй у барацьбе за ажыццяўленне геніяльных сталінскіх прадначартанняў па будаўніцтву комунізма ў нашай краіне.

І. КАЗЛОУСКІ.



Дзяўчына з „Залатой дубровы“

АПАВЯДАННЕ

А. АСІПЕНКА

ПАБЫВАЦЬ на Палессі было маёй даўняй марамай. Калі ў мяне ўзнікла гэтая думка, добра не памятаю, але, здаецца, пасля таго, як прачытаў я паэму Янкі Купалы «Над ракою Арэсай», а затым аповесць Якуба Коласа «Дрыгва». Як-бы там ні было, але з гадамі жаданне ўзрасцала, і я чакаў зручнага выпадку, каб адправіцца ў падарожжа. І вось зусім нечакана мяне камандыравалі ў калгас «Залатая дуброва», што знаходзіцца якраз у самым цэнтры Палескай нізіны.

На раз'езд Н. цягнік прыходзіў а дзесятай гадзіне вечара. Раз'езда, можна сказаць, не было: стаяла невялікая будка, у якой дзяжкурылі стрэлачнікі.

Да калгаса дабраца я не спадзяваўся, а заставаца тут, ля будкі, і карміць цэлую ноч камароў, не хацелася. А ці не зайніце мяне ў якую-небудзь бліжэйшую вёску, пераначаваць там, а назаўтра ў дарогу? Я падышоў да дзяжурнай і спытай:

— Скажыце, калі ласка, ці мяне тут непадалёку вёскі, каб пераначаваць, бо сёння да месца ўсёроўна не дабирайся.

— Блізка вёскі мяна. Хіба што Залессе. Яно не так далёка, кілометраў пяць-шэсць будзе.

— А ў які яно бок? Мне, каб бліжэй да «Залатой дубровы». Я туды еду.

— Ну і дзівак-жа ты, — раптам перапыніла мяне чыгуначніца, — так-бы адразу і сказаў. Гэта-ж вунь машины з «Залатой дубровы». Бяжы хутчэй.

Не паспела яна закончыць, як першы грузавік, зашуршаўшы шынамі, крануўся з месца. Я кінуўся наўздангон, забыўшыся нават падзякаваць сваю збавіцельку. Мяне дружна падхапілі за рукі і на поўным хаду ўцягнулі ў кузав.

Толькі сабраўся я запытавацца, каго сустракалі золатадуброўцы, як над пярэднім машынай узнілася, плесканула вясенняю хваліяй песня. Яе падхапілі ў нас і, дружная, бойкая, нахнёная, панеслася яна над прасторамі. Жыццерадаснасць песні захапіла мяне, і неўзабаве я ўжо сам падпяваў добра зладжанаму хору.

Машины спыніліся ў цэнтры вёскі, калі прыземістай хаткі з маленькімі вокнамі. Адразу-ж іх абкружылі калгаснікі. Відаць, таго, хто прыехаў, тут даўно чакалі. Хутка рэчы пазносілі ў хату, але народ не разыходзіўся.

— Каго гэта вітаюць? — запытаваў я дзеда ў шапцы з зайцевай скуркі. Але зараз-же і раскайаўся: дзед глянуў на мяне так, быццам я толькі што з неба зваліўся.

— Хіба не ведаеш? Артыстка наша прыехала, Тарасенка. Піліпа Семярнёна дачка.

— Елізавета Піліпаўна? — перапытаваў я, не верачы сваім вушам.

— А то хто-ж? Вядома, яна. Глядзі, глядзі, заўважыла, — таўхануў мяне дзед.

І сапраўды Елізавета Піліпаўна — вядомая салістка Маскоўскага Вялікага тэатра — ішла проста да нас.

Мал. Ю. Пучынскага.

— Дзень добры, дзядуля! А я абяцанае прывезла.
Дзед, як бачна, спачатку нік не мог успомніць, што абяцала яму актрыса, а затым, успомніўшы, перапытав:

— Няўжо прывезла? Жартуеш, мусіць.

— Прывезла, — адказала Елізавета Піліпаўна, дастаючы з сумачкі акуляры.

— Ну і Ліза, — дзед спрытна адзеў акуляры на нос. — Малайчына! Дай-ка, гляну на цябе ў акулярах. Не змянілася, падабрэла нават. Пяеш усё?

— Пяю, дзед Кастусь.

— Чуў па радыё, як ты пела. Забыўся толькі што, але з сэрцам, не то што ў нас хочуць голасам узяць.

— А ў цябе, дзядуля, як справы? Пэўна яблыня цвіла ўжо сёлета?

— Цвіла, ды яшчэ як. Калі месяц прабудзеш, поўны кошык яблык нарву. Вязі ў Москву, хай і там пакаштуюць.

Народ пачынаў разыходзіцца. Я папрасіў дзеда Кастуся, каб пазнаёміў мяне са старшынёю калгаса. Ён аказаўся сын дзеда, і мы ўтраіх пайшлі на кватэру.

У чэсць прыезду Елізаветы Піліпаўны калгаснікі рашылі арганізаваць канцэрт. Назаўтра з самай раніцы, хоць сонца паліла бязлітасна, спецыяльная брыгада недалёка ад лесу, будавала сцэну, лаўкі, абсаджвала паляну бярозкамі, ліпкамі. Час-ад-часу прыбягаў сюды хто-небудзь з мясцовых артыстаў, уважліва аглядаў зробленое.

Канцэрт павінен быў пачацца гадзіне аб адзінаццатай, як толькі людзі, вярнуўшыся з поля, павячэраюць.

Сонца паволі садзілася за лес. Сціхалі галасы птушак. Толькі ластаўкі насліся высока ў небе, ды недзе за вёскай аднастайна крычала перапёлка: шыць-палоць, шыць-палоць. Не паспела на заходзе знікнуць зара, як з усходу пачаў усплываць круглы дыск месяца. Мернае матае святло яго залівала аздобленую сцэнай паляну, і нават касматыя цені сосен не дасягалі яе. Усё навокал здавалася такім дзіўным і фантастычным, што я стаяў у ценю хвой як зачараваны.

— А праўда, прыгожа? — вывеў мяне з задумення мяккі дзявочы голас.

Гэта была лепшая звенявая Валя Дабрыня. Смуглівая, курносенка с пульхнымі губкамі і па-дзіцячаму шырокая раскрытымі васільковымі вачымі, яна выглядала дзяўчынкай.

Пазнаёміліся мы з Валей на яе ўчастку. Я шчыра дзівіўся, як гэтая кволая дзяўчынка магла заваяваць аўтарытэт у спрэктыкаваных на ўсякай работе жанчын. Яны з першага слова разумелі яе і безадмоўна выконвалі ўсе загады. Ад членаў звяна я даведаўся, што Валя працавітая, старанная дзяўчына. Але я быў упэўнены, што не гэта, а нешта больш значнае пакарыла сэрцы калгасніц. І перад абедам я напрасіўся да Валі ў госці. Яна ветліва адказала:

— Калі ласка, заходзьце. Толькі я жыву на самом канцы пасёлка.

— Тым лепш. За дарогу зможам пра многае пагаварыць. Не паспелі мы зайсці да Валі на двор, як насустреч нам выбегла трох малых. Меншаму не было і пяці год. Чорнавалосыя, курносыя, як і Валя, дзеци лашчыліся да яе, наперабой рассказалі пра свае навіны. Яна гладзіла дзяцей пагалоўках, на хаду паправіла штонікі хлопчыку, збіла пыл з фартушка дзячынкі, старэйшую назвала разумніцай і абяцала ўзяць у клуб.

— А дзе-ж ваша маці? — спытаў я.

— У мяне няма маці.

— А бацька?

— Таксама.

— Дык вы адна жывеце?

— Не, мы ўпяцярых.

— А дзе-ж ваши бацькі?

— Забілі фашисты перад адступленнем.

— Як-же вы жылі?

— Калгас дапамог. Вось хату пабудавалі. Ды вы не глядзіце, я дужая і сама ўсё ўмела рабіць.

Папрасіўшы прабачэння, Валя пачала ўпраўляцца па гаспадарцы. Праца так і спорылася ў яе руках. А яна яшчэ заходзіла час гутарыць са мной.

Дзесьці на другім канцы вёскі, ля калгаснай сядзібы, брыгадзір на абрубку чыгуначнай рэйкі пачаў рэзка выбіаць дроб.

— Закончым гаворку на вечары, — сказаў я, бачачы, з якой нецярплівасцю прыслухоўваецца Валя да званка, які кликаў з абеда на работу. Яна з дакорам глянула на мяне.

— Я не прыду. Дзяцей няма з кім пакінуць...

Але Валя прышла. І вось цяпер, узрушеная харастром і веліччу ночы, уся адухоўленая, любавалася ёю з дзіцячай непасрэднасцю. Здавалася, яна ўпершыню бачыць такую ціхую бязвоблачную ноч, поўны месяц, што флегматычным вокам глядзеў на блявы ту́ман, і задуменны бор, што прыціх у чаканні чагось незвычайнага. Уся істота яе, хрупкая і далікатная, здавалася наэлектрызаванай.

— Праўда, прыгожа? — патарыла Валя пытанне.

— Вельмі. Такое рэдка даводзіцца бачыць.

— Вам пэўна так. А мне часта. Я люблю такія ночы. Вельмі люблю. На душы так хороша, лёгка. І ў марах заплываеш далёка.

— Аб чым-жа вы марыце?

Яна нібы засаромілася свайго нечаканага прызнання.

— Вось каб можна было паехаць адсюль.

— А хіба тут дрэнна?

— Добра і тут. Але жаданні мае тут не збудуцца. Мне дзяцей гадаваць трэба. Вось сёння суседка прышла начаваць. Але-ж гэта толькі раз.

Мы так загаварыліся, што і не зауважылі, як харысты вышлі на сцену і ўтварылі малінічную группу. На грудзях мноўгіх удзельнікаў хору блішчэлі ордэны і медалі. Многіх я пазнаваў. Тут былі і звенявая Алена Пятрэнія, і даярка Тацяна Камеш, і рахункавод Галіна Паліца, і брыгадзір Піліп Арэшкі, і конюх Іван Быстры, і многія іншыя герой калгаснай вытворчасці. Але вось перад хорам стаў дырыжор, невысокі, сухенькі, сівы.

— А гэта хто? — спытаў я ў Валі.

— Гэта-ж Антон Пятровіч, наш настаўнік. Ён і Тарасенкаву прыкметі, дапамог ёй пайсці на вучобу, — шапнула Валя і,

крыху памаўчаўшы, дадала: — Антон Пятровіч казаў, што і ў мяне не благі голас, раіу не забывацца аб хоры.

Я а сразу-ж успомніў нашу размову. Дык вось аб чым маўрыць дзячынку!

Тым часам дырыжор махнуў рукой — і над прыціхшай палінай паплыла песня аб Сталіне. Здавалася, журчыць ручнік, пераліваецца па каменьчыках, у яго ўліваюцца новыя ручайнікі — і вось ужо шумлівыя нястрымныя паток пераходзівае бурнымі хвалімі праз берагі, нясеца ўдалъ.

А затым з-за густой развесістай ліпі вышла Елізавета Піліпаўна. Артыстка горда несла прыгожую галаву з каронай залацістых кос, з чароўнай усмешкай на твары. Яна спынілася перад рампай і, відаць, па прывычцы шукала месца, найлепшага па асвяленню, але, успомніўшы, што гэта не сцэна Вялікага тэатра, зноў усміхнулася і, звяртаючыся да аднольчан, запытала:

— А што спявача загадаеце?

Слухачы з хвіліну маўчалі, потым, як па камандзе, закрычалі: «Жніўную, жніўную!»

Я спытаў Валю, што гэта за песня.

— А мы самі яе склалі. Вярней, перарабілі з «Купалінкі». Чулі?

Калгасны баяніст Вася Сучок прайшоўся пальцамі па перламутравых ладах баяна, і поўныя жальбы гукі паплылі ў паветры. Да іх далучыўся голас спявачкі. «Купалінка — нач маленька...» — спявала артыстка аб тым, як у цёмную купальскую ноч брала дзячынку з крыніцы ваду і, задумавшыся аб мілым, ледзь не ўтапілася. Мачыха аблаяла яе за папсаную сукенку, а мілы здрадзіў. І засталася ў яе дачка-дзячушачка, сірата-кукушачка.

І раптам замёр жаласны гук — уздых цяжкі і горкі пранёсся ў натоўпе. А Вася выгнуў меж веерам, прайшоўся з пераборам, і загучэлі бадзёрыя матывы. Спявачка апавядала далей, як дачка той дзячынки, што танула ў купальскую ноч, стала камбайнэркай і павяла камбайн на широкіх жытнёвых палях, ды так, што ніхто не можа за ёю ўгнацца.

Артыстцы аплодыравалі горача, заўзята, і яна, шчаслівая, узрушеная прыёмам, доўга раскланявалася, прыціскаючы руکі да грудзей у знак шчырай удзячнасці.

Пасля Тарасенкавай, закрываючы твар хусцінкай, вышла на сцену тоўщенка, круглатварая даярка Тацяна Камеш. Нізкім, грудным голасам спела яна сваю любімую песню «Ой цвіці, кудравая рабіна».

Ля рампы зноў паявілася Елізавета Піліпаўна, а за ёй калгасны брыгадзір Змітрок

Клімчэні — вусаты, широкі ў плячах, у вышыванай кашулі. Яго густы бас то ракатаў над прыціхшым натоўпам, то заміраў, і тады здавалася — мы перасяліся ў лагер Ермака, над якім гула навальніца. І можа таму, што песня спявалася ў незвычайных умовах, пад ціхі шэпт лесу, а можа і сапраўды Змітрок Клімчэні валодаў незаўрадным талентам, а толькі мне здалося, што я з'яўляюся сведкай той трагедыі, што разыгралася амаль поўтысячы год назад. І не на аднаго мяне гэтая песня і багатырскі голас брыгадзіра зрабілі моцнае ўражанне. Калі ён закончыў, з хвіліну стаяла мёртвай цішынія. Уражаны ёю, Змітрок стаяў разгублены сярод сцэны, не ведаючы, што рабіць. Але раптам, як бывае, калі ло-



міць веснавой павадкай лёд, прарвалася захапленне, і гром волескаў страсануў паветра.

Да нас падышоў сакратар комсамольскай арганізацыі.

— А чаму вы Валю ў хор не ўцягнулі? — запытаўся я ў яго.

— Мы запрашалі, ды яна сама не пайшла, — і ўжо зусім канфідэнцыяльным тонам дадаў: — У працы хоць куды, стаханаўка. А вось грамадскую работу не любіць.

Я глянуў на Валю. Яе вочы, скіраваныя на сцэну, блішчэлі, шчокі гарэлі яркім румянцам. «Памыляешся ты, комсамольскі сакратар», — падумаў я, і тут-же ў мяне наспела расэнне.

— Валя, — звярнуўся я да звеннявой, — а чаму-б вам не спець?

— Што вы, што вы, — замахала Валя рукамі.

Аднак за гэтай паспешнасцю я разглядзеў затоенае жаданне і таму пачаў настойваць больш смела.

— Дык выступаюць-жа толькі члены хора, — аднеквалася яна.

— Нічога. Вось зараз Кім пойдзе і ўключыць вас у пра-граму. Праўда, Кім?

— Вядома, — адказаў той, хоць і не верыў у поспех.

Елізавета Піліпаўна тым часам закончыла арлю Алеся, і калгасны канферанс'е аб'явіў:

— А зараз выступіць паважаная наша звеннявая Валя Дабрыня.

Валя не чакала, што яе так хутка запросяць. Яна спачатку разгубілася, аднак хутка справілася з сабой, паднялася і, стараючыся не сустракацца ні з кім поглядам, пайшла між радоў, сярод шумлівага натоўпу.

Калгасны скрыпач Пракоп Піліпчык узмахнуў смыкам, і паплыла задушэўная мелодыя знаёмай песні.

Асветленая яркімі праменнямі двух пражэктараў, Валя панейшаму адчувала сябе нялоўка. Здавалася, вось-вось не вытрымае позіркаў соценъ вачэй, скочыць са сцэны, каб схавацца за пышным голлем развесістай ліпы. Рукі яе то нервово ва церабілі насавую хустачку, то заміралі ў моцным сцісканні.

— Хвалюецца Валя, — сказаў нехта за маёй спіной.

— Сароміцца. Яна-ж такая: любіць больш рабіць, чым сябе на паказ выстаўляць.

Пракоп тым часам нейкім замыславатым жэстам крануў струны, і мы пачулі голас Валі. Здавалася, яна і не пачынала співаць. Гэта нехта далёка-далёка ў полі патрывожыў срэбны званочак, і ён зазвінеў трапяткім, слабым і бездапаможным гукам, а лёгкі ветрык скіраваў яго сюды. Многія з прысутных падаліся наперад, каб лепш улавіць гэты чароўны голас. А ён мачнеў, звінеў, хапаў за сэрца, поўніў грудзі цеплыней.

Песня аўладала Валяй. Дзе падзеліся тая скаванасць і няёмкасць! Вялікія васільковыя вочы спявачкі страсна глядзелі з-пад доўгіх расніц, а твар жыў кожным мускулам.

Голос яе ўжо не трапятаў, а дрыжэў той нязгаснай унутранай страсцю, той неадольнай верай у непарушнасць здабытага шчасця, якія кранаюць сэрца сваёй непасрэднасцю, празрытай чыстотай, велічным гучаннем.

На апошнім куплеце голас Валі стаў спадаць. Як кранутая струна замірае ў трапяткім калыханні, так і ён звінеў ўсё слабей, пакуль не сціх зусім, не дайшоўшы да нас.

Не паспела замерці апошняяnota, як на сцэну выбегла Елізавета Піліпаўна. Яна скапіла збянтэжаную Валю ў абдымкі, некалькі раз пацалавала яе і, абняўшы, павяла са сцэны. А сярод слухачоў тварылася незвычайнае. Людзі, выказваючы сваё захапленне, крычалі, пляскалі ў далоні. Валю выклікалі доўга, настойліва, але яна так і не вышла на сцэну.

Расчырванелая, узбуджаная, Валя стаяла, акружаная ўздельнікамі хора. Елізавета Піліпаўна горача даказвала ёй:

— Зразумей-жа, Валя, што ты не можаш абыякава аднесціся да маёй прапановы. Табе трэба ехаць у кансерваторыю. Нарэшце, калі хочаш ведаць, гэта ўжо не твая асабістая спрача. Ты не маеш права зарываць свой талент. Не маеш права! Чуеш, Валя?

Але на ўсе довады Валя адказвала «не магу».

— Вось заладзіла «не магу» ды «не магу». Чаму не можаш? Валя праўмаўчала, а затым нечакана пакінула нас.

— Вось дзівачка!

— Зусім не дзівачка, — раптам заступілася за Валю Тацяна Камеш. — А хто яе дзяцей гадаваць будзе?

Наступіла нялоўкае маўчанне. Кожны толькі цяпер зразумеў, як складана для Валі пакінуць калгас.

— А ўсё-ж вучыцца ёй трэба, — парушыла маўчанне Елізавета Піліпаўна. — Яна сапраўды таленавітая. Такую каларатуру, такі чысты голас цяжка сустрэць. А які развіты слух! Я ўпэўнена: праз некалькі год яна будзе салісткай Вялікага тэатра. Мы-ж такія таленты гадамі шукаем, выязджаем у камандыроўкі. А тут цэлы клад і які! Трэба ўсё зрабіць, каб Валя вучылася.

— А што там дзеци. Я сам дванаццацігадовым ад бацькі застаўся, — абаваўся дзед Кастью.

— Пачакай, бацька, — спыніў дзеда старшыня. — Цяпер другі час. Я вось што думаю. Клопаты аб дзецих і наогул аб сям'і Дабрыні праўленне павінна ўзяць на сябе. Заўтра мы ўсё абмяркуем. Думаю, што члены праўлення мяне падтрымаюць.

На гэтым і парашылі. А назаўтра гадзіне а дзесятай раніцы сабралася праўленне калгаса. Прышлі сюды і Елізавета Піліпаўна Тарасенкава, і школьні настаўнік Антон Пятровіч з жонкай, і калгасны скрыпач Пракоп Піліпчык — не было толькі Валі. Хоць паседжанне не пачыналася, спрэчкі разгарэліся ва ўсю. Пачаліся яны пасля таго, як маленькая тоўщэнка Тацяна Камеш нечакана для ўсіх заявіла:

— Мы з Валяй сяброўкі. Вось я і буду за яе сям'ёй даглядаць. І нікога мне ў дапамогу не трэба.

— Малайчына, Таня! Правільна, так і трэба, — Елізавета Піліпаўна прытуліла да сябе Таню. — І я таксама табе дапамагу. Вось, здаецца, пытанне і вырашана.

Антон Пятровіч, які да таго сядзеў моўчкі, з нейкай затоечай думай, па-маладому падняўся з лаўкі.

— Не, не вырашана пытанне. Ужо, калі хочаце, мы з жонкай яшчэ ўчора пасля канцэрта рашылі ўзяць дзяцей Валі да сябе. Спакайней ім у нас будзе. Хіба-ж можна аддаўць дзячыне, у якой гулі ў галаве?

Тацяна моцна пакрыўдзілася, але выступіць супроць настаўніка не адважылася. На дапамогу ёй прышоў стары Архіп Камеш.

— Дарэмна, Антон Пятровіч, крыўдзіш маю Таню. Хіба-ж яна таго заслужыла? Вось няхай старшыня скажа: дрэнна ці не працуе яна на ферме? Так што прабач, Антон Пятровіч, а толькі дзяцей мы даглядаць будзем. Ды і навошта табе пад старасць турботы.

Стары настаўнік хацеў пярэчыць, але тут у канцылярый, павяілася Валя з членамі свайго звязна.

— Вы ўжо даруйце ёй, Елізавета Піліпаўна, за неразумныя слова, — выступіла наперад самая пажылая з членай звязна Агата Камеш. — Гэта яна ад радасці немаведама што нагаварыла.

— Аб чым гэта вы, Агата Пракопаўна? — запытаўся Антон Пятровіч.

— Аб тым, што няма чаго тут размовы разводзіць. Дзяцей гадаваць будзем мы, члены звязна. А табе, Антон Пятровіч, сорам наперад выскакваць. Валя — наша звеннявая, і члены звязна самі аб ёй паклапоцяцца. А ты ледзь золак да яе прыбег, каб угаварыць табе дзяцей аддаць. Што-ж ты, Антон Пятровіч, на звязно ценіш кідаеш.

Не чакаўшы такога нападу, Антон Пятровіч маўчай, маўчалі і Тацяна Камеш з бацькам.

— Дык што-ж, — звярнуўся да членай праўлення старшыня калгаса, — паседжанне, відаць, няма сэнсу адкрываць. Я толькі адно скажу: у каго-б дзеци ні былі, яны ў нашым калгасе жывуць, і ты, Валя, не хвалюйся — даглядзім, як трэба. Вучыся там і нас не забывай.

— І аб звязне не турбуйся, — перабіла старшыню Агата Камеш, — Ужо-ж не згадзімся.

З таго дня мінула чатыры гады. Неяк, прышоўшы з работы, я ўключуў радыёпрыёмнік. Перадавалі оперу Глінкі «Іван Сусанін». Хто выконваў ролі, я не ведаў, бо ўключуўшы трансляцыю са спазненнем. Аднак, хутка па галасах пачаў пазнаваць артыстаў. І толькі выканаўца ролі Антаніды заставалася невядомай.

«Хто-ж гэта?» — думаў я. Скончыўся першы акт. Артыстку ўзнагародзілі такімі волескамі, што, здавалася, там сабраўся дзесяццісячны натоўп. З нецярпівасцю чакаў я голасу дыктара. І вось, нарэшце, ён аб'явіў: «Партыю. Антаніды ў сённеншнім спектаклі выконвае выпускніца Маскоўскай кансерваторыі Валянціна Дабрыня».

«А ці чуюць там, у калгасе?» — падумаў я.

Аказваецца, чулі. Пра гэта даведаўся я крыху пазней, калі прыехаў у калгас на вечар песні з удзелам салісткі Вялікага тэатра СССР Валянціны Дабрыні.

УІМЯ МИРУ

УСЕНАРОДНЫІ рух за мір стаў
магутным і непераадольным.
Ён ахапіў увесь свет. У яго
ўсё больш актыўна ўцягваюцца
людзі ўсіх нацыянальнасцей, раз-
ных палітычных пераконанняў і ве-
равызнанняў—дарослыя і моладзь,
мужчыны, жанчыны, усе сумлен-
ныя людзі зямлі, якія прагнуть
міру і свабоды. Мужная барацьба
за прадухіленне новай сусветнай
войны з'яўляецца цяпер справай,
самай важнай, неадкладнай і пер-
шаступенай.

Выказаць гэтыя мары, думы і
высокародныя помыслы тых, каму
ненавісна вайна, — вялікая чэсьць
і святы патрыятычны абавязак
совецкага пісьменніка, паэта,
мастака.

Іменна ўсведамленнем гэтага
абавязку прадыктавана выступлен-
не совецкай паэтэсы Екацерыны
Шэвелёвай з антываеннай паэмай
«Ад імя жанчын»*. Чытач пачуе
ў гэтай паэме «материнскую, вес-
кую, разумную, страстную рус-
скую речь»—голос у абарону
жыцця, дзяцей, міру і дэмакратыч-
ных свобод. Нібы раскрываючы
ідэйны замысел твору, паэтэса ад
імя мільёнаў совецкіх маці гаво-
рыць:

«Мы единым стремлением к миру
сильны —
Немка, шведка, француженка, русская
мать.
Никаким поджигателям новой войны
Наших рук материнских вовек не
раз'ять!»

«Ад імя жанчын» — паэма глыбокага лірызму і чалавечай цеплыні, усхваляванае і сардэчнае апавяданне ў вершах аб жанчынах, якія бясстрашна змагаюцца за мір ва ўсім свеце.

Цэнтральны вобраз паэмы — руская совецкая жанчына Зінаіда Камнева. У трывожныя дні Вялікай Айчыннай вайны, праводзіўшы на фронт мужа, Камнева працавала на Уралмашы, насіла гордае імя стаханаўкі. І вось муж яе загінуў у бое з фашистамі. Яна засталася адна з маленькой Шуркай на руках. На плечы маладой жанчыны лягло цяжкое гора. Толькі любоў прыяцеляў, іх гарачы ўдзел і падтрымка дапамаглі Камневай вярнуцца да жыцця, да працы, да барацьбы.

Але ледзь адгрымела вайна, а разбойнікі з-за акіяна зноў бра-
згаюць зброяй, пагражаюць смер-
цю, старанна распальваюць ваен-
ны псіхоз. Свет зноў у небяспечы.

Зінаіда Камнева ад імя жанчын—совецкіх работніц, калгасніц, вучоных ляціць у Парыж, каб стаць адным з дзейных удзельнікаў антываеннай Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын.

Гэта было ў пачатку 1947 года. Федэрацыя, якая яднае цяпер мільёны жанчын розных нацыянальнасцей, тады толькі пачынала сваю дзейнасць.

Зінаїда Камнева аддае ўсю сваю енергію і сілу напружанай, складанай і цяжкой работе па згуртаванию жанчын усіх краін пад сцягі міру і свабоды, для барацьбы супроть прагнучых нажывы і крыві амерыканскіх падпальшчыкаў вайны. Побач з ёю— пасланцом совецкіх жанчын—самааддана працуець буйнейшыя дзеячы міжнароднага руху за мір: Эжэні Катон, Вайян-Куцюр'е, Даларэс Ібаруры— францужанкі, іспанкі, галандкі, індускі, шведкі... Трэці раздзел паэмы дае яркае ўяўленне аб характеристы і размаху дзейнасці міжнароднай жаночай арганізацыі.

З глыбокім хваляваннем чы-
таюцца радкі паэмы, прысвечаныя
абмеркаванию ў федэрацыі пытан-
ня аб тым, ці трэба прымаць у
МДФЖ жанчын Германіі—краі-
ны, якая вырасціла гітлераўскіх
разбойнікаў, прынёсшых столькі
незлічоных страт і пакут свабода-
любівым народам і, перш за ўсё,
народам СССР.

«И было понятно, какой это силы,
Какого накала вопрос, —
Ведь немцы тогда еще были, как символ
Агрессии, бедствия, слёз».

Ні Катон, ні Мары-Клод, якія навекі запомнілі жахі Асвенціма, не хацелі бачыць побач з сабою маці нацысцкіх забойцаў і галава-рэзаў. Аб горы, пасеяным гітле-раўскай Германіяй у сёлах і гарадах совецкай краіны, не магла, вядома, забыць і Зінаіда Камнева, якая страціла на фронце мужа. І хоць у сэрцы яе не гаснуў агонь няявісці да тых, хто запаліў пажар другой сусветнай вайны, Камнева не хацела помсціць нямецкім жанчынам за злачынства шалёна-га фюрэра, бо добра разумела, што Гітлер — адно, а немцы — другое. Новая, народная, дэ-ма-кратычная Германія — радзіма Тэльмана, жывым увасабленнем якой у паэмі выступае нямецкая жанчына Гертруда, па настаянню Камневай была прынята ў Міжна-родную жаночую федэрацыю. Гэ-тая новая Германія вуснамі Гер-

труды выказвае пачуцце ўдзяч-
насці краіне Советаў і таварышу
Сталіну за тое, што ён выратаваў
яе народ ад фашызма і дапамог
яму ўвайсці ў сям'ю свабодных
дэмакратычных дзяржаў:

«В самый трудный момент,
в самой трудной невзгоде
Сталин вспомнил как друг
о немецком народе»

Так у канкрэтных вобразах паэмы рэалізуеца аўтарскі замысел—паказаць мацнеючае інтэрнацыянальнае адзінства свабода-любівых народаў дэмакратычных краін, поўных рашучасці прадухіліць вайну, проціпаставіць чорным сілам рэакцыі непахісную волю жанчын да барацьбы за мір.

Рух за мір—гэта бітва, што-
дзенная бітва з ворагам. Аўтар
наглядна раскрывае гэтую думку
ў сцэне вострага сутыкнення па-
між Камневай і чапурыстай, злоб-
на настроенай да совецкай краіны
англічанкай. Прамова Камневай у
абарону сваёй совецкай Айчыны
сагрэта патрыятычным пафасам,
бязмежнай любоўю да роднай зям-
лі і нескрываемай гордасцю за яе.

Нагла вядуць сябе янкі-акупанты. Іх знешняе і маральнае аблічча акрэслена ў паэмe надзіва трапна, выразна, без шматслоўя:

«В Париже столкнувшись с заморским
нахалом.
Одетым с иголочки, выбритым чисто,
За стеком его и за наглым оскалом
Увидела Камнева облик фашиста,—
Того, да, того, кто бомбит города,
Кто в принципе возводит убийства
и кражи»

Вось хто разносіць згубныя ба-
цылы новай вайны, вось супроць
каго заклікана згуртоўваць сілы
ўсіх жанчын Міжнародная федэ-
рацыя.

Для Камневай двухгадовая работа ў гэтай арганізацыі была няспынным гарэннем на адказным пасту, у працы, у штодзенных клопатах. Яна вядзе ажыўленую перапіску з мясцовымі аддзяленнямі федэрацыі, піша артыкулы, дае кансультациі, шмат чытае. Пры яе дзейным узделе на стадыёне Буфало арганізуецца магутная дэманстрацыя дзяцей і маці ў абарону міру, так жыва паказаная ў паэме. На мітынгу франка-совецкай дружбы Камнева, ужо хворая, выступае з поўнай натхнення, страснай прамовай.

Паглынутая работай, Камнева
пагарджае ўласным недамаганнем,
адганяе ад сябе думку аб хваробе
(«нет права такого — болеть на по-
сту»). Акрамя немачы фізічнай,
яна адчувае другую, больш глыбо-

* Екацерына Шэвелёва. «От имени женщин». Паэма. Час. «Октябрь». № 8 за 1952 г.

кую і няспынную — смутак па любімай васьмігадовай дачэ Шурачцы, якую яна пакінула на Радзіме. Душа яе ірвецца ў Москву, да дачкі, да родных совецкіх людзей, але ад датэрміновай паездкі дамоў яе стрымлівае ўсведамленне вялікай адказнасці за даручаную справу, баязнь таго, што дэголеўцы больш не дадуць ёй візу на ўезд ва Францыю. У канцы другога го да жыщца і работы за рубяжом невылечна хворая Камнева была дастаўлена совецкім самалётам у Москву і тут студзеньскай раніцай памерла.

«... Только на год ехала когда то,
А случилось — что на жизнь, на век!»

Так згарэла цудоўная совецкая жанчына ў барацьбе «за жизнь, за мир, человеческое счастье, за ту любовь, что не умрет...» Так

гіне на баявым пасту «рядовой боец великай армии мира». Нельга спакойна чытаць абпальваючыя сэрца радкі паэм, у якіх заключана сумнае апісанне апошніх дзён жыцця герайні.

Многія месцы ў паэме «Ад імя жанчын» гучыць як гарачы маналог совецкага чалавека ў абарону самага дарагога на зямлі — міру і свабоды, аб чым аўтар гаворыць з пераканаўчай сілай і шчырасцю. Пірычна ўсхваліванасць часам змяняецца сарказмам там, дзе паэтэса гаворыць аб ненавісных янкі і англічанах. Паэма насычана ўнутранай драматычнай напружанасцю. Дзеянне ў ёй разгортаеца імкліва. Вершы адметны жывасцю інтанацыі і рытмічнай рознастайнасцю.

Істотны недахоп паэм Шэвелёўай — скомканая і вялая канцоўка. Са смерцю герайні сюжэт, па

сутнасці, вычэрпваеца і ўсё далейшае ўспрымаецца як холадна напісаны эпілог да захапляючай паэмы. На абліччы герайні ляжыць пячатка своеасаблівой ахвяраванасці. Частка паэм, дзе гаворыцца аб прадпасылках да нараджэння медаля барацьбітам за мір, напісана суха, без души, гэта асабліва адчуваеца, калі паруноўваеш названыя радкі з лірычным адступленнем у канцы першага раздзела. У паасобных вершах ёсьць рытмічныя перабоі і шараҳаватасці.

Гэтыя недахопы, зразумела, значна зніжаюць паэтычныя вартасці добрай паэм, якая гучыць сёння востра, злобадзённа і мае вялікае выхаваўчае значэнне.

Ф. КУЛЯШОЎ,
кандыдат філалагічных навук,



От имени женщин

Екатерина ШЕВЕЛЕВА.

(Отрывки из поэмы)

Для Федерации любая трата —
Проблема, ибо денег в кассе нет!
Но все же в женский день, восьмого марта,
Мадам Коттон устроила обед.

По-светски здесь — беседы о погоде,
По-пролетарски — жиденький бульон,
Здесь платья переделаны по моде,
А зал — голубкой мири окрылен.


...Друзья мадам Коттон. Их очень много.
Но есть другие. Есть и не друзья!..
И каждого до этого порога
Вела, как говорят, своя стезя.

...Голландка с фотоаппаратом — пресса!
Бирманка. В блеклых косах — серп луны.
Индуска — то ли фея, то ль принцесса
Из нищей, голодающей страны.

В костюме сером Камнева. И лестно
Ей слышать шопот, пробежавший тут:
«Мосвичка одевается прелестно!»
«О да! В Москве неплохо шьют!»

Пока с вьетнамкой тихая беседа
Идет у Эжени и Мари-Клод,
Мисс англичанка, в платье вроде пледа,
Вопрос абстрактный Зине задает:
«Не правда ли, прекрасная погода?
Я от весны парижской без ума!
В Москве сейчас какое время года?»
И Зина говорит: «Еще зима!»

И видит лес в Сокольниках, и лыжи,
И розоватый мартовский снежок...
Но едкий голос мисс в чужом Париже
Насмешкой неожиданной обжег.
Мисс англичанка произносит гордо:
«О да! У вас — тяжелая зима,
О да! У вас — суровая погода:
Сугробы снега. Вьюги. Стужа. Тьма!
Лед на равнинах ваших, как короста...»
Она глядит на Камневу в упор:
Пусть русская поймет, что здесь не просто
О стуже и о вьюгах разговор!
Они стоят посередине зала.
Стоят лицом к лицу. Глаза в глаза.



И Зина слышит — в зале тихо стало.
Ее ответа ожидает зал.
«Люблю я зиму нашу! Славно, чисто!
В душе — огонь, а в голове — свежо!
А вот у вас, как говорят, Вестминстер
Таким густым туманом окружен,
Что вам навстречу к мирной дружбе шаг
И то не просто сделать. Мгла! Туман!
Не угадаешь — друг вы или враг?»
И Мари-Клод кричит:

«Зина Шарман!»¹

И клетчатое платье, вроде пледа,
Выдавливает тоном огорченья:
«Простите, я считаю, что беседа
Утратила абстрактное значенье!»

Стремительная полька подбегает,
Заглядывает Камневой в глаза:
«Я думала, что вы — совсем другая!
Да! Есть враги. Но всюду есть друзья!»

* * *

...Июнь. Патриотки с утра, спозаранку —
У фабрик, в метро, в городской кутерьме.
Цеха Ситроена. Здесь каждый по франку
Вручает Мари-Клод Вайян-Кутюрье.
Сантими и франки. Хоть мы не богаты,
Но для демонстрации будут плакаты!
Хоть мы не богаты, зато и не скучны!
Закажем плакаты! Букеты закупим!

... Встает жандармерия, как стена.
Демонстрация — запрещена!

Тогда из районов, далеких и близких,
Идут делегации женщин парижских,
Толпятся у ратуши с ночи до ночи
И жены рабочих и дети рабочих.
Но только заранее спрятавшись в зале,
Посланцы народные мэра поймали.
Он дико смотрел на взъерошенный улей,
На зеркало с давнею меткой от пули.
И женщинам с нервной усмешкой заметил:
«В защиту детей вам шумиха нужна?
Прекрасно! Пускай демонстрируют дети!
Лишь дети!.. А иначе — ваша вина!»

* * *

Не верится нашим советским ребятам,
Что где-то иначе живет молодежь,
Что где-то ни с песней, ни с гордым плакатом
По улицам города не пройдешь!
Жандармский отряд остановит движенье,
Стрелять будут, если заговоришь!
Ведь там демонстрация — это сраженье!
К сраженью готовился город Париж.

Вчера разрешил демонстрацию мэр.
Сегодня он принял ряд экстренных мер.
... Трибуны стоят.

Их ломают жандармы.

Темнеют проломы, как свежие шрамы.
Изломано все — до садовой сторожки,
И доски с гвоздями летят на дорожки.
Но все же в назначенный день, на рассвете,
Из центра, с окраин парижские дети
Идут и жандармам и мэрам назло,
На самый большой стадион — Буффало!
Не видно улыбки в колоннах ребячьих.
Идут они молча. Не могут иначе.
Идут они молча.

Идут они молча.

Глядит на них стая жандармская, волчья.
Суровые лозунги подняты в небо.
И каждый, как знамя, заметен:

«Мы требуем мира!»
«Мы требуем хлеба!»
«Мы требуем помощи греческим детям!»
«Нам надоели трущобы!»
«Домой убирайтесь, янки!»



«Спасите нас, люди, от атомной бомбы!»

«В Сену — пушки и танки!»

А матери, за руки взявшись, стоят,
Живою стеной ограждая ребят.

Француженка в кофточке старенькой, синей,
С цветком на груди, обращается к Зине.
«Подруга, — она говорит, — я читала
Роман под священным названием «Мать».
Вот Поль мой. Быть может, на вашего Павла
Он будет похожим. Как знать?»
Фигурка ее восьмилетнего сына
Мелькнула в колонне детей.
«Он будет похожим!» — ответила Зина
Чужой материнской мечте.

В молчанье недетском шагали колонны.
Шли бледные девочки: Жанны, Ивонны...
И вдруг — загорелая чья-то фигурка.
И дрогнуло сердце у Камневой:

— Шурка!

Косички торчат... Золотистая кожа...
Ужасно похожа!..

Немножко похожа...

«Шурка, моя Шурка,
Золотая шкурка,
Золотая шкурка,
Милая дочурка!..»

... Машины снуют. Вылезают из джипа
Три бодрые, жвачку жующие типа.
Подходят в развалку, все ближе и ближе.
Три морды. Три жвачки. Три наглых усмешки.
Мы, янки, — хозяева! Янки — в Париже!
И что нам французы — мартышки и пешки!

В Париже, столкнувшись с заморским нахалом,
Одетым с иголочки, выбритым чисто,
За стеком его и за наглым оскалом
Увидела Камнева облик фашиста,—
Того, да, того, кто бомбит города,
Кто в принципе возводит убийства и кражи.
Дорогу ему?

Ни за что! Никогда!

И Зина стоит — не шелохнется даже.
С ней рядом — другие. И столько в них гнева,
Такие у женщин глаза,
Что жвачные — как по команде — налево!
И рысью к машине, назад!

О дружбе, о мире плакаты кричали.
Кричали плакаты, а дети — молчали!

И молча под огненным небом июня
Стояла седая Коттон на трибуне.
И молча, встречаясь лишь изредка взглядом,
Стояла француженка с немкою рядом...

ВА СЛАВУ РАДЗІМЫ

(Агляд пісем)

Працоўныя нашай рэспублікі, як і ўесь совецкі народ, з небывалым натхненнем успрынялі гістарычныя рашэнні XIX з'езда Комуністычнай партыі аб новай пяцігодцы.

Пяты пяцігадовы план—сведчанне вялікіх клопатаў партыі аб працоўным народзе. Совецкія людзі ведаюць, што гэта новы крок па шляху пабудовы комуністычнага грамадства, гэта далейшае палепшанне і рост добрабыту народа.

У пісьмах, прысланых у рэдакцыю часопіса «Работніца і сялянка», працоўныя паведамляюць аб небывалым вытворчым уздыме на фабрыках і заводах, у калгасах і МТС.

Думкі і пачуцці совецкіх людзей накіраваны на тое, каб кожны дзень уносіць свой уклад у выкананне вялікіх работ. Стаханаўка Нова-Беліцкага завода «Чырвоны

У сельгасцелі імя Жданава (Тураўскі раён Палескай вобласці) вырашчаны высокі ўраджай збожжавых культур. Сёстры Мар'я, Ефрасіня і Ірына Маторас атрымалі авансам 1240 кілаграмаў збожжа.

На здымку: свінка М. Маторас за атрыманнем авансу.

Фото П. Наватарава.
(Фотахроніка БелТА)



хімік» Е. Капусціна піша аб tym, як пастаяннае ўдасканаленне тэхнолагічнага працэса, вывучэнне механізма агрэгата дапамагло ёй выканану норму на 156 процентаў.

Усё новае, перадавое, што садзейнічае павышэнню прадукцыйнасці працы, Е. Капусціна прымяняе ў сваёй работе. Вялікі эффект даў ёй пераход на гадзінны графік работы.

У нашай краіне стаханаўцы свой вопыт работы робяць здабыткам шырокіх мас, яны ахвотна раскрываюць «сакрэты» сваёй высокай выпрацоўкі. Е. Капусціна перадала свой вопыт фільтроўшчыкам цеха—Шувалавай і Калыхавай, якія сталі стаханаўкамі і выконваюць норму выпрацоўкі на 140 проц.

— Патрыятычныя пачынанні Лідзі Карабельнікавай і Александра Чуткіх,—піша загадчык аддзела па работе сярод жанчын Навагрудскага райкома партыі М. Дзядук,—сталі баявой праграмай ў работе брыгад Тасяны Тычынскай і Зінаіды Кенць на швейнай фабрыцы. На фабрыцы 108 стаханавак і 98 ударніц, якія выконваюць свае вытворчыя заданні на 150—200 процентаў.

Аб самаадданай работе калектыва Бабруйскага фанерадрэваапрацоўчага камбіната паведамляе ў рэдакцыю стаханаўка Іраіда Мітрафанаўна Свірыдава. Абавязацельства, якое ўзяў калектыв у пісьме да таварыша Сталіна (выканану гадавы план да 5 снежня), «натхніла ўсіх рабочых і работніц на подзвігі і герайзм у працы,—піша яна. На камбінаце больш паўтары тысячи стаханаўдаў, 920 чалавек працуе ў рахунак 1953 года».

Іраіда Мітрафанаўна расказвае аб сям'і патрыётаў Якаўлевых. У фанерным цеху працују чатыры сястры: Валянціна—майстар клеевага аддзялення, не адзін раз заваёўвала званне «лепшага майстра»; Вольга—брыйгадзір-станочніца, яе брыгадзе прысвоена званне «Брыгады выдатнай якасці»; Тацяна—станочніца, працуе больш двух месяцаў у рахунак 1953 года; Ніна—брыйгадзір варачных басейнаў, яе брыгада выконвае план на 150—200 проц. «Гэтыя дзяўчата з адной сям'і,—піша т. Свірыдава,—а колькі такіх сем'яў укладваюць сваю высокародную працу ў справу комунізма».

За павышаныя абавязацельства ў выкананні вытворчага плана змагаецца першая брыгада гомель-

скай швейнай фабрыкі «Комінтэрн». Стаханаўка гэтай брыгады М. Зелянкова расказвае ў сваім пісьме пра ўздым, які выклікалі рашэнні XIX з'езда партыі і ў іх калектыве. Яна дабілася выпуску 99 процентаў прадукцыі толькі першага гатунку. Міністр лёгкай прамысловасці СССР т. Касыгін узнагародзіў яе значком «Выдатніка соціялістычнага спаборніцтва лёгкай прамысловасці». На працягу 8 месяцаў чырвоны вымпел упрыгожвае рабочае месца т. Зелянковай.

Працаўнікі калгасных соціялістычных палёў таксама энергічна змагаюцца за ажыццяўленне задач па павышэнню ўраджайнасці. XIX з'езд партыі, прымаючы дырэктывы аб пяцігадовым плане, вырашыў: «Земляробства павінна стаць яшчэ больш прадукцыйным і кваліфікованым...»

Работнікі МТС актыўна дапамагаюць калгаснаму сялянству ў выкананні новага пяцігадовага плана.

Аб знатнай трактарыстцы Ніне Гаравой піша ў рэдакцыю С. Гусеў.


Сваёй працай, культурнай апрацоўкай палёў і высокай прадукцыйнасцю Н. Гаравая заслужыла сабе пашану і павагу ў калгаснікаў.

Тав. Гусеў піша, што Н. Гаравая з пачуццём радасці і натхнення сустрэла гістарычныя рашэнні XIX з'езда партыі, прамову любімага правадыра таварыша Сталіна. Гэта натхніла яе на новыя працоўныя спрэвы ў імя любімай Радзімы—яна выканала гадавы план на 185 процентаў, зэканоміла амаль 1500 кг гаручага. Дырэкцыя і палітадзел МТС занеслі Ніну Грыгор'еўну Гаравую на дошку гонару.

«У дні стаханаўскай вахты ў чэсць XIX з'езда партыі Леніна—Сталіна,—піша М. Жук з палітадзела Пастаўскай МТС,—трактарны экіпаж Яўгеніі Кабяк выконваў дзённыя нормы на 150—180 процентаў. Рашэнні з'езда партыі выклікалі новы ўздым сярод механізатараў. Яўгенія Кабяк дала слова працаваць яшчэ лепш.

Так на любым участку вольная роўнапраўная совецкая жанчына працуе над выкананнем грандывёзных задач ва славу Радзімы.

Жанчыны Беларусі, як і ўсе працоўныя Совецкага Саюза, жывуць зараз гістарычнымі рашэннямі XIX з'езда Комуністычнай партыі. Яны ахоплены адзінным палітывам, адзінным жаданнем—тварыць, працаваць так, каб наша жыццё стала яшчэ прыгажэйшым і багацейшым, каб яшчэ больш расквітнела соціялістычная культура, каб паспяхова выканану пяты сталінскі пяцігадовы план!



ПЕРНІКІ МЯДОВЫЯ

Адбіць яйка ў міску, дадаць цукар і расцерці, затым дадаць мёд, карыцу і гваздзіку ў парашку, соду, усё перамяшаць, усыпаць муку і вымешваць цеста веселкай на працягу 5—10 хвілін. Каб цеста для перніка атрымалася цёмнае, у яго трэба дадаць палены цукар, для гэтага 1—2 кавалкі цукру перапаліць на маленькой патэльні, разбавіць $1\frac{1}{2}$ —2 лыжкі вады, закіпяціць і ўліць у цеста разам з мёдам. Цеста пакласці на бляху, змазаную маслам і пасыпаную мукой, разраўняць, пасыпаць рубленым міндалем або арэхамі і паставіць у негаравую духоўку на 15—20 хвілін. Гатовы пернік астудзіць, нарэзаць і пакласці на блюда.

Пернік можна разрэзаць пасярэдзіне, прамазаць павідлам, а зверху пакрыць глазуром. Пасля гэтага нарэзаць, як пячэнне.

На 2 шклянкі муки — $\frac{1}{2}$ шклянкі цукру, 150 г мёду, 1 яйка, $\frac{1}{2}$ чайнай лыжкі соды, 50 г міндалю або арэхай, карыцу і гваздзіку ў парашку.

РУЛЕТ З МАКАРОНАМІ

Прыгатаваць мясны фарш, раскласці яго на разасланую сурвэтку, змочаную халоднай вадой, і разраўняць нажом так, каб атрымаўся прадаўгаваты роўны слой таўшчынёй, прыкладна, $1\frac{1}{2}$ см. На сярэдзіну мяснога фаршу па ўсёй яго даўжыні пакласці звараныя, запраўленыя маслам і астуджаныя макароны, пасля чаго злучыць краі фаршу. Атрыманы рулет асцярожна зняць з сурвэткі і пакласці швом уніз на змазаную маслам патэльню.

Зверху рулет змазаць яйкам, пасыпаць сухарамі, паліць маслам, зрабіць некалькі праколаў відэльцам і паставіць на 30—40 хвілін у духоўку для запякання. Гатовы рулет нарэзаць на порцыі, пакласці іх на блюда і паліць чырвоным соусам.

ЦЕФЦЕЛІ У ТАМАЦЕ

Прыгатаваць мясны фарш, дадаць у яго дробна нарезаную зялёную цыбулю (папярэдне перабраную і прымытую) або галоўку нацёртай рэпчатай цыбулі і ўсё гэта добра перамяшаць. Затым зрабіць з фаршу шарыкі вагой 20—30 г кожны, абкатаны іх у муцэ і з усіх бакоў абсмажыць у масле на разагрэтай патэльні. Абсмажаныя цефцелі скласці ў неглыбокую кастрюлю, дадаць тамат-пюре, шклянку мяснога бульёну, 1—2 лаўровыя лісцікі, 5—6 гарошын перцу (або $\frac{1}{10}$ шт. стручковага), 2—3 долькі расцерлага з соллю часнaku, накрыць кастрюлю крышкай і тушыць цефцелі на слабым агні 10—15 хвілін, потым заправіць соллю, лыжакай вострага таматнага соусу і пры падачы к сталу пасыпаць дробна нарэзанай зеленню пятрушкі.

На гарнір даць адвараны рыс, грэцкую кашу, смажаную бульбу або бульбянае пюре.

Калі сырое мясо пасаліць, то праз некоторы час яно пачне выдзяляць сок, што пагоршыць яго якасць: мяса прывары становіце сухім, жорсткім. Таму, калі няма неабходнасці доўга захоўваць свежае мясо, прысольвайце яго непасрэдна перад тым, як класці на патэльню, а рубленое мясо саліце толькі тады, калі размешваецца фарш для разделкі.

Адваранае валовае мясо, вяндліну, карыцу вымайце з адвару перад самай ядой. Не давайце ім абсохнуць, таму што ад гэтага яны будуть менш смачныя.

Каб ачысціць замерзшае шкло ад ільду, трэба працерці яго моцным водным растворам кухоннай солі. Праціраць трэба да таго часу, пакуль лёд не адтае, а затым насуха выцерці шкло.

Не рекамендуецца захоўваць разам чорны і белы хлеб. Ад гэтага смак белага пагаршаецца, таму што ён лёгка ўспрымае пах чорнага хлеба.

Сала мае своеасаблівы прысмак і пах. За гэтага многія гаспадыні ліца за лепшае ўсё смажыць на масле; каб на даць салу смак масла, валовае, баранава або свіное сала трэба разрэзаць на невялікія кавалачкі, пакласці іх у кастрюлю і заліць малаком так, каб яны былі толькі пакрыты. Калі малако добра пракіпіць, атрыманы тлушч праца дзіць і захоўваць у халодным месцы.

Лепш за ўсё для смажання карыстацца маргарынам: па смаку ён падобны да слівачнага масла.

Плямы ад малака на шарсцяных тканинах знімаюць сумесью з 3 ст. лыжак нашатырнага спірту, такой-жэ колькасці дэнатурату і 1 ст. лыжкі солі.

З шаўковых тканін плямы ад малака знімаюць сумесью з 1 чайнай лыжкі гліцэрына, 1 чайнай лыжкі вады і некалькіх кропель нашатырнага спірту. Перш чым прымяняць гэтую сумесь, трэба праверыць, ці не ліяе тканіна.

Многія гаспадыні мыюць малочную пасуду ў гарачай вадзе. Ад гарачай вады рэшткі малака на сценках пасуды ператвараюцца ў клейкую масу, і пасуду не ўдаецца адмыць дачыста.

Малочную пасуду трэба мыць спачатку ў халоднай, а потым у гарачай вадзе.

На чацвертай старонцы вокладкі: уздельнікі гуртка мастацкай самадзейнасці Мінскага палаца шонераў рыхтуюцца да спаткання Новага года.

Фото Л. ДЗІТЛАВА.

БУЛЬБА, ФАРШЫРАВАННАЯ МЯСАМ

Адабраць 1 кг буйнай бульбы, добра прамыць яе, заліць варам, пасаліць і варыць да поўгатоўнасці. Затым ачысціць бульбу, зрэзаць бакавінку з аднаго боку і выняць сярэдзіну. Мяса (300 г) прамалоў разам з вынятай бульбай, убіць у яго яйка, дадаць дробна нарэзаны ўкроп, соль і пахучы молаты перац; усё гэта добра выбіць. Атрыманым фаршам начыніць бульбу і закрыць яе бакавінкамі. Пакласці бульбу шчыльна ў касцялок, уліць у яго бульён або ваду і тушыць да гатоўнасці. Заправіць таматам, мукой і смятанай.

БУЛАЧКІ-«ШАНЕЖКІ»

У цёплым малаку развесці дрожджы, усыпаць палавіну муки і паставіць апарту. Калі апара павялічыцца ў аб'ёме, прыкладна, у два разы, пакласці соль і яечныя жаўткі, сцёртыя дабяла з цукрам, размяшаць, усыпаць рэшту муки і замясіць цеста. Затым дадаць растоплене масла або маргарын, цесна вымесіць так, каб яно адставала ад сценак пасуды. Пасля гэтага цеста аправіць, злёгку пасыпаць мукой, накрыць і паставіць у цёплае месца для пад'ёму; калі яно павялічыцца ўдвая ў аб'ёме, пакласці яго на дошку і зрабіць з яго маленькія булачкі, пакласці іх на ліст, злёгку змазаны маслам, і даци ім падняцца ў цёплым месцы. Для змазвання булачак сталовую лыжку смятаны змяшаць з такой-жэ колькасцю муки, столовай лыжкай растопленага масла і соллю; атрыманай масай змазаць падверхню булачак і паставіць у духоўку на 12—15 хвілін для выпечкі.

На 1 кг муки — $1\frac{1}{2}$ шклянкі малака, 5 яечных жаўткоў, $1\frac{1}{2}$ шклянкі цукру, 300 г масла або маргарыну, $\frac{1}{2}$ чайнай лыжкі солі, 40 г дрожджаў.

Адказны рэдактар: А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 78100 Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Адрес рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 2-03-03. Падпісаны да друку 20/XII-52 г.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Цана 1 руб. 50 кап. Тыраж 25.000 экз. Зак. 615.

Друкарня імя Сталіна. Мінск.

500-

